




Азбукін Ба 52 765

Паселішчы
Гарадзкага
тыпу ў БССР.

адд - 52 765







Ба 52765

М. АЗБУКІН

Паселішчы гарадзкога тыпу ў БССР

A → 3

Ба 52765

Бел. ёддзел
1994 г.

Киев



Матар'ян дае гэта чаргі і сярвісна
Беларусь

Мінск 1928

25-1-2000

У працах антропогеографічнага характару, у якіх закранаецца пытанье аб тыпах паселішчаў, напрыклад у Крубэра¹⁾ і Гасэрта¹⁾, даеща падзел паселішчаў асёлых людзей на тро катэгорыі: 1) гарады, 2) вёскі і 3) хутары. Такі падзел адпавядае ролі асёлых паселішчаў у краявідзе і знадворнаму выглядзу іх. Для Заходняй Эўропы гэты падзел можа лічыцца ў поўнай меры адпаведным сэнсу слоў „горад“, „вёска“ і „хутар“. Справа ў тым, што офіцыйная статыстыка ў Заходняй Эўропе падзяляе паселішчы на гарады і вёскі, грунтуючыся толькі на іх велічыні. У большасці заходня-эўропейскіх дзяржаў гарадамі лічачца ўсе паселішчы, у якіх жыве больш за 2000 жыхароў. Такім чынам розніца паміж троима галоўнымі катэгорыямі паселішчаў там перш-на-перш у велічыні. Адзінокі жылы будынак зьяўляецца хутарскім паселішчам, група такіх будынкаў складае вёску, а калі ў такой групе жыве болей за 2000 душ, дык гэтая група лічыцца за горад. Макс Вэбэр³⁾ замест лічбы насельнікаў прапануе лічыць за крытэрыя наяўнасць суседзкага знаёмства паміж усімі насельнікамі паселішча. У горадзе такое знаёмства адсутнічае.

Аднак з погляду экономічнай географіі розніца паміж горадам і вёскай не ў велічыні і ня ў ступені ўзаёмнага знаёмства паміж жыхарамі, а ў экономічным значэнні паселішча, якое вызначаецца характарам занятыкаў яго жыхароў і тэй ролі, якую паселішча грае ў мэсцовых гаспадарцы.

Гасэрт (2) ст. 3) заве горадам „доўгачасовага зіуртаванісця асёлкага ліку скучаных будынкаў, насельнікі якіх атрымліваюць сродкі да жыцця не апрацоўкай акольных палёў, а гандлёвай ды прамысловай дзейнасцю“. Гаворачы аб „горадзе“, мы разумеем пад гэтым словам у сучасным яго сэнсе ня толькі „значны лік будынкаў“, ня толькі вялікае паселішча, але пры гэтым паселішча пэўнага экономічнага тыпу, жыхары якога заняты **нясельскімі заняткамі**.

Так разумее слова горад і Семенов-Тянь-Шанскій⁴⁾, які прымае за галоўную адзнаку гарадоў процант насельнікаў, што жывуць за кошт нясельскіх занятыкаў. Пры гэтым ён тлумачыць розніцу паміж сельскімі і нясельскімі заняткамі.

„Сельскімі заняткамі“, кажа ён, „мусяць лічыцца такія пераважна здабыўальныя промыслы, якія беспасрэдна злучаны з паверхневымі расыліннымі ды жывёльнымі ба-гацыямі краю і для свайго збудзейснення вымагаюць перш-на-перш прасторы палёў, стэпаў, лугу, лясоў і вады. Сельскія занятыкі немагчымы на кавалках зямлі, скрозь занятых будоўляй чалавека. Сюды належаць земляробства ўва ўсіх яго галінах, гадоўля жывёлы, пчаларства, рыбацтва, паляванье і лясныя промыслы. Нясельскімі зьяўляюцца ўсе іншыя занятыкі люднасці, як беспасрэдна злучаны з расыліннасцю і жывёльнасцю ў іх прыродным станове. Да гэтай групы занятыкаў трэба далучыць і зямлякаральную прамысловасць, бо яна зусім ня злучана з съветам расылін і жывёл. Праўда, што здабыўвальное карысных выкапаній часта адбываецца ў абставінах нечапанай прыроды, але гэтыя абставіны не зьяўляюцца абавязковымі. З другога боку апрацоўка карысных выкапаній, якая звычайна стаіць поплеч з здабыўвением, так што немагчыма адзяліць зда-бываюне ад апрацоўкі, ужо зусім выражана вымагае скучэнна людзей, ня звязаных з вісковымі заняткамі“ (Ст. 56).

Перавага нясельскіх заняткаў зъяўляеца першай і галоўнай адзнакай гарадзкога паселішча. З яе выцякае патрэба гарадзян набываць продукты харчавання знадворку і роля гораду, як гандлёвага пасярэдніка паміж акольнымі вёскамі і знадворнымі съветамі, а таксама як дастаўніка на рынак продуктаў апрацоўчай прамысловасці.

У Нямеччыне або ў Ангельшчыне сельскія заняткі пераважваюць толькі ў дробных паселішчах, якія налічваюць ня больш за 2000 нас., кожнае і наадварот, у паселішчах з лікам насельнікаў большым за 2000, сельская гаспадарка вельмі рэдка грае значную ролю. Там велічыня паселішч амаль што супадае з іх экономічнымі характарамі. Аднак гэта бывае далёка ня ўсюды. У Паўднёвой Маскоўшчыне, у Вугоршчыне або ў Украіне дужа часта сустракаюцца тыповыя вёскі з лікам насельнікаў да 10—15 тысяч. У звязку з гэтым проф. Воеікаў⁶⁾, калі за хацеў параванаць разьвіццё гарадзкога жыцця ў розных краёх съвету, дык прыняў пад увагу люднасць толькі тых гарадоў, у якіх лік насельнікаў перавышае 20000 у кожным, лічачы што сярод такіх вялікіх паселішчаў вёсак быць ня можа (Ст. 656).

Запраўды, вёска вельмі рэдкі налічвае болей за 20000 насельнікаў, але сярод паселішчаў меншых сустракаюцца як вёскі, гэтак і гарады. У некаторых краінах вельмі многа дробных гарадкоў па 5—20 тысяч насельнікаў у кожным і зусім няма гарадоў буйных. У другіх краёх, наадварот, гарадоў наогул мала, але тая гарады, якія ёсьць, налічваюць больш як па 20000 жыхароў. Раўнаючы краіны першага і другога тыпу па спосабу Воеікава, мы памылкова можам зрабіць вывад, нібы ў першых гарадзкое жыццё разьвіта ў меншай меры, чым у другіх. Калі-ж мы захочам вывучаць разьвіццё гарадзкога жыцця ў невялічкіх краінах, дык тады ужо абавязкова трэба прыймаць пад увагу ўсе, нават самыя дробныя гарады.

Але хаця гарадзкія характары могуць мець і вельмі дробныя паселішчы, гарадамі іх называецца нельга. Для паняцця „горад“ характэрна ня толькі перавага нясельскіх заняткаў, але таксама і пэўная, даволі значная велічыня. Сярод паселішчаў, у якіх пераважваюць нясельскія заняткі, могуць апынуцца такія, што налічваюць толькі 3—2 або нават адну хату. Такія характары маюць, напрыклад, асобныя корчмы, заезды, млыны, кузьні, школы, больніцы, дробныя станцыі па шосах і чыгуночках, будкі вартаўнікоў на гэтых дарогах і г. д. Часта такія пасёлкі або двары ляжаць далёка ад іншых паселішч, ня маюць з імі ніякай сувязі і ня могуць лічыцца за адарваныя часткі іх. Пад паняццем „горад“ яны не падыходзяць, але таксама ня могуць лічыцца пасёлкамі вясковага тыпу, бо „вёска“, як кажа Гасэрт²⁾, „зъяўляеца такім паселішчам, насельнікі якога займаюцца пераважна сельскай гаспадаркай“. У якую-ж з трох асноўных катэгорый паселішч трэба ўключыць гэтыя найдрабнейшыя пасёлкі нясельскага тыпу? Катэгорыі гарадоў, вёсак і хутароў далёка не ахапляюць усіх тыпаў аселых паселішч. З другога боку такі падзел паселішч на гэтыя тры катэгорыі мае туго загану, што ў аснову яго паложаны не адзіны пэўны прынцып, а з аднаго боку велічыня і форма паселішч (разыніца паміж вёскай і хутарам), з другога боку—экономічныя характары іх (разыніца паміж горадам і вёскай).

Трымаючыся толькі экономічнага прынцыпу, аселія паселішчы можна было-б падзяліць на дзіве групы адпаведна дзівому асноўным катэгорыям заняткаў: 1) паселішчы тыпу гарадзкога або, лепей кажучы, нясельскага з перавагай нясельскіх заняткаў і 2) паселішчы вясковага тыпу з панаваннем сельскіх заняткаў.

У першую группу ўвойдуць, як гарады, гэтак і дробныя паселішчы невясковага тыпу і нарэшце адзінокія корчмы, будкі вартаўнікоў і г. д.

Дробныя паселішчы невясковага тыпу на Беларусі ў большасці выпадкаў завуцца мястэчкамі, хача б яны складаліся толькі з 5 хат і ў тым ліку мелі б хіба якіх 2 крамы. Прыкладам такога „мястэчка“ зъяўляюцца, напр. м. Ліды, Сымліускага раёну, Менскай акругі, якое складаецца з падворку пры манастыры і некалькіх хат. Другі прыклад— сяло Хатляны, Шацкага раёну, асяродак якога каля царквы, складаецца з 3—4 хат і на месцы носіць назуву „мястэчка“. Праўда, побач з гэтым мястэчкамі завуцца наогул усе невялікія места або гарады, некоторыя з якіх налічваюць тысячи, і нават больш за дзесятак тысяча насељнікаў. У жывой беларускай мове пад словам „мястэчка“ разумеецца блізка што ўсякае паселішча гарадзкога тыпу, якое офицыйна не прызнаецца за горад. Часамі мястэчкамі называлі і дробныя заштатныя гарады, як Докшыцы, Радашкавічы або Бабынавічы. Наадварот, павятовыя гарады, нават і дробныя, не называліся мястэчкамі.

Дэкрэт ЦВК БССР ад 6 ліпня 1925 г. офицыйна прызнаў за мястэчкі щэраг паселішчаў гарадзкога тыпу з разьвітым гандлем, з якіх некоторыя лічыліся і раней мястэчкамі, а некоторыя былі гарадамі. Дробныя паселішчы гарадзкога тыпу, якія да гэтага зваліся мястэчкамі, але не ўвайшлі ў съпіс офицыйна прызнаных мястэчак, былі абвешчаны згодна дэкрэту праста сёламі. З другога боку, гэты самы дэкрэт абвясціў гарадамі некоторыя найважнейшыя мястэчкі. Новаабвешчаныя гарады і новапрызнаныя мястэчкі атрымалі адпаведныя права і належныя гарадзкія ды местачковыя самакіравальныя ўстановы.

Новую офицыйную тэрмінолёгію ў адносінах да гарадоў трэба прызнаць вельмі ўдалай. У дадатак варта помніць, што народ з тэрмінам „горад“ з'вязвае з'яўленыне аб дзеяных гарадакіх прывілеях і гарадзкіх установах. Наадварот, усе пасёлкі гарадзкога тыпу, якія не ўвайшлі ў съпіс офицыйна прызнаных мястэчак, нельга з погляду экономічнай географіі называць сёламі, якія пропануе офицыйная тэрмінолёгія. Лепш называць мястэчкамі усе паселішчы гарадзкога тыпу, якія офицыйна не прызнаюцца за гарады, за выключэннем аднасельля ў невясковага тыпу.

Далей, каб ня ўносіць блытаніны ў паняцці „горад“ і „мястэчка“, мы будзем ужываны ў сэнсе запраўднага экономічнага гораду тэрмін „места“, разумеючы пад гэтым словам, як гарады, гэтак і вялікія мястэчкі, адным словам усе паселішчы, якія адпавядаюць прыведенаму вышэй азначэнню гарадоў, запазычанаму ад Гасэрта.

Перад намі ўстаюць чяпэր два пытаныні: 1) як пралажыць граніцу паміж запраўднымі местамі і дробнымі мястэчкамі і 2) як іх вылучаць з масы буйнейшых вясковых паселішч.

Семенов-Тян-Шанский пропануе лічыць за запраўдныя места такія паселішчы гарадзкога тыпу, у якіх лік насељнікаў п'еравышае 1000. Але ён робіць пры гэтым паговорку, што некоторыя фабрычныя пасёлкі, у якіх жыве болей за 1000 жыхароў, але амаль што німа крам, які могуць называцца запраўднымі местамі (ст. 72—73). Ад вясковых паселішч Семенов аддзяляў гарады другім спосабам. Ня маючы пэўных статыстычных даных аб процэнце насељскіх заняткаў у паасобных паселішчах, ён пераглядзеў цэлы шэраг іншых магчымых адзнак і знайшоў, што паселішчы гарадзкога тыпу ў б. Эўропейскай Расіі можна выдзеліць на аснове аднай прыметы—на аснове разьвіцця ў паселішчах гандлю і праімсковасці (Ст. 48—56). Паказальнікам

гэтага разьвіцца ён лічыць суму гадавога звароту мясцовых гандлёвых і прамысловых прадпрыемстваў, падзеленую на лік населеннікаў (Ст. 64). Семенов-Тянь-Шанскій заве гэты паказальнік гандлёва-прамысловай бойкасцю і кажа, што ў запраудных местах гэтая бойкасць павінна перавышаць 100 р. на чалавека, а ў вёсках мусіць быць меншай.

Ён карыстаецца гэтым паказальнікам, як прыметай запрауднага места, роўнасільнай перавазе нясельскіх заняткаў. Семенов-Тянь-Шанскій прыводзіць 2 картаграмы б. Эўр. Расіі, на аднай з якіх паказаны папавятовыя даныя аб процэнце нясельскіх заняткаў, а на другой таксама папавятовыя даныя аб гадавым гандлёва-прамысловым звароце, вылічаным на аднаго населенніка (ст. 60—61). З картаграм відаць, што вельмі часта, хаяць далёка не заўсёды, вялікі процэнт нясельскіх заняткаў адпавядае вялікаму паказальніку гандлёва-прамысловай дзейнасці.

Нельга не згадзіцца, што вялікі паказальнік гандлёва-прамысловай бойкасці наагул зьяўляецца досьць харектэрным для места, як экономічнага асяродку, у якім гуртуюцца гандаль і прамысловасць. Аднак часта вялікі гандлёва-прамысловы зварот можа аказацца ў такіх пунктах, у якіх населенікі займаюцца пераважна сельскай гаспадаркай. Можна ўяўіць сабе вёску, у якой ёсьць адна цукраварня з такім вялікім прамысловым зваротам, што падзяліўшы яго на лік населеннікаў вёскі, атрымаем паказальнік разьвіцця гандлёва-прамысловай дзейнасці большы, чымся ў якім вялікім месцы. Наадварот, часта, асабліва ў нашым краі, сустракаюцца такія места і мястэчкі, у якіх рамеснікі і гандляры зарабляюць вельмі малыя сумы, так што зварот крам і майстэрні такога пункту, падзелены на лік населеннікаў, дасыць зусім малы паказальнік гандлёва-прамысловай бойкасці. З другога боку даныя аб гандлёва-прамысловым звароце, якія былі пад рукой у В. П. Семенова-Тянь-Шанскага, ня прыймалі пад увагу дробных майстэрні рамеснікаў, якія для гарадоў ня менш харектэрны, як вялікі фабрыкі і гуты. Да і наогул, як у некалькіх месцах зазначае сам Семенов-Тянь-Шанскій, даныя гэтая зусім ненадзейныя. Між тым на гэтых даных грунтуеца ўся праца Семенова-Тянь-Шанскага па выяўленыні запраудных местаў б. Эўр. Расіі, праца адзіная да гэтага часу.

На тэрыторыі БССР Семенов-Тянь-Шанскій признаў запрауднымі местамі 28 пунктаў. (Гл. табл. на стар. 191).

З гэтага ліку Бабруйск, Полацак і Слуцак залічаны ў катэгорию запраудных мест толькі ўмоўна, бо паказальнік іх гандлёва-прамысловай дзейнасці аказаўся меншым за 100 рублёў, г. зн. меншым ад таго мінімуму, які прымаўся Семеновым-Тянь-Шанскім для бойкасці запраудных мест. Адносна Бабруйску, у якім недахват гандлёва-прамысловага паказальніку быў асабліва вялікім, даследчык піша: „У Бабруйску гандлёва-прамысловая бойкасць паказана відавочна ніжэй ад запрауднай, бо лясны гандаль там далёка ня ўвесь падлічаны офицыйнымі данымі“.

Але калі няпоўная рэгістрацыя гандлёва-прамысловых зваротаў адбывалася ў Бабруйску, дык магла яна быць няпоўнай і ў іншых паселішчах, напрыклад у дробных мястэчках, якія ня былі прызнаны местамі, хаяць паказальнік іх бойкасці быў такім самым, як і ў Бабруйску. Справа, відаць, ня толькі ў няпоўнай рэгістрацыі, але таксама ў тым, што самы спосаб выяўлення запраудных мест аказаўся ня зусім удалым. Бабруйск—гэта толькі такі выразны прыклад няпэўнасці

1) Узятыя з кнігі „Торговля и промышленность Евр. Россіи по районам“—Изд. М-ства Торговли и Промышленности 1903—1910 г.

Назва места	Лік насельнікаў у тысячах						
	У 1910 г. на вылі. чэньнях Семено- ва-Т.Ш.	У 1897 г. паводле перапи- су	Які проп. ус- го насельні- цтва жыве ў прадмесціх	У колькі разоў паселішча вы- расла за апош- нія 40 г. ХІХст.	Сума ганд- л- прамасля звар.	Падзеленая на лік насельні- каў у губбех	Проч. прамы- словасць у гандлёва-прам. зварце
Менск . . .	112,0	90,9	11,4	4,0	287	14	
Віцебск . . .	78,0	65,9	1,4	2,3	229	14	
Магілёў . . .	46,0	43,1	19,1	1,2	123	14	
Гомель . . .	44,0	36,8	9,2	2,8	252	12	
Бабруйск . . .	37,4	34,3	16,7	1,4	73	27	
Полацак . . .	22,5	20,3	1,6	1,6	94	6	
Барысаў . . .	17,6	15,0	7,7	3,0	111	45	
Ворша . . .	15,6	13,0	2,6	2,5	115	8	
Слуцак . . .	15,0(?)	14,3	13,0	?	95	5	
Мазыр . . .	8,9	8,0	12,2	1,5	193	39	
Шклоў . . .	7,5(?)	6,9	—	?	107	22	
Бярэзынь . . .	6,1	4,9	—	4,7	176	70	
Гарадок Віц. акр.	5,5	5,0	—	1,2	110	2	
Бешанковічы . . .	5,0	4,4	—	?	131	6	
Дрыса . . .	5,0	4,2	—	2,2	118	1	
Талачын . . .	4,0	3,4	—	1,9	125	3	
Копысь . . .	3,6	3,4	—	1,1	120	58	
Лёзна . . .	3,0	2,5	—	3,7	123	5	
Дабруш . . .	3,0(?)	2,5	—	?	615	93	
Янавічы . . .	2,5	2,3	—	1,3	118	3	
Бялынічы . . .	2,3	2,2	—	1,1	139	60	
Крупкі . . .	1,8	1,5	—	2,4	113	21	
Паддабранка . . .	1,8	1,5	—	2,9	148	20	
Калышкі . . .	1,7	1,6	—	2,4	128	1	
Жыткавічы . . .	1,5(?)	1,2	—	?	156	9	
Нароўля . . .	1,3	1,1	—	2,3	105	17	
Грозаў . . .	1,1	0,9	—	4,0	132	< 1	
Валынцы . . .	1,1	1,0	—	1,1	124	< 1	

прынятага крытэрія, што Семенов-Тянь-Шанский признаў яго за запраўданае места, ня гледзячы на крытэры.

З другога боку Семенов-Тянь-Шанский абвясціў запраўднымі местамі такія пункты, як Грозаў і Валынцы. Ні ў адным з іх няма нават 1 тысячы людзей, якія-б жылі за кошт няселіскіх заняткаў. Непрызнаўныя Семеновым гарады: Рэчыца, Чэрвень, Рагачэў, Лепель ува многа разоў больш адпавядаюць паняццю места.

Пералічыўшы паселішчы, якія, на яго погляд, зьяўляюцца запраўднымі местамі, Семенов-Тянь-Шанский пералічае далей адміністрацыйныя пункты, якія офицыйна лічыліся гарадамі, але паводле сваёй гандлёва-прамысловай бойкасці не маглі ўвайсці ў яго съпіс запраўдных мест. У межах БССР такімі пунктамі даследчык лічыў:

Назва пунктаў	Лік насельнікаў у 1910 г. паводле вы- лічэння Семенова у тысячах.	Назва пунктаў	Лік насельнікаў у 1910 г. паводле вы- лічэння Семенова у тысячах.	
			Рагачэў . . .	Клімавічы . . .
Рэчыца . . .	9,5	Чэрвень . . .	10,2	5,7
Амсьціслаў . . .	9,3	Чавусы . . .	9,5	5,5
Лепель . . .	7,7	Сянно . . .	9,3	5,3
Горкі . . .	7,5	Сураж . . .	6,5	4,8
Быхаў . . .	6,5	Бабынавічы . . .	7,5	3,2
Чэрыкаў . . .	5,9			1,3

Нарэшце „будучымі гарадамі“ дасъледчык абвясьціў такія паселішчы БССР.

Назва пунктаў	Лік насельн. у 1910 г. паводле вылічэння ў тысячах	Назва пунктаў	Лік насельн. у 1910 г. паводле вылічэння ў тысячах
Дуброўна	8,3	Хоцімск	3,7
Ветка	8,2	Смалявічы	3,6
Крычаў	7,6	Краснаполье	3,6
Пятрыкоў	6,5	Пухавічы	3,5
Глуск	6,0	Чарэя	3,4
Койданаў	5,7	Асьвея	3,4
Лоёў	5,6	Узда	3,3
Капыль	5,4	Хойнікі	3,2
Прапойск	5,4	Вулла	3,0
Брагін	5,2	Капаткевічы	2,9
Чашнікі	5,0	Цімкавічы	2,9
Ляды Аршанскае акр.	5,0	Бобр	2,9
Тураў	5,0	Холмеч	2,7
Жлобін	4,3	Смальляны	2,6
Сымілавічы	3,9	Чачэрск	2,5
Касцюковічы	3,9	Сіроціна	2,5

У заключэніне Семеновская кажа, што ўсе іншыя мястэчкі маюць чиста вясковыя харктары (4, ст. 120).

У сучасны момант для вылучэння паселішч гарадзкога тыпу няма патрэбы абапірацца на даныя аў гандлёва-прамысловых зваротах асобных залюдненых пунктаў. Праўда, пакуль што яшчэ няма поўных друкаваных сьпісаў усіх паселішч БССР з азначэннем разьмеркавання насельнікаў гэтых пунктаў па занятках, але ў ЦСУ БССР ужо складзены на аснове даных перапісу 1926 году сьпісы паселішч з паказаньнем ліку гаспадарак сялянскага тыпу. Гэтыя сьпісы дазваляюць вылучыць пункты, у якіх гаспадаркі сялянскага тыпу складаюць меншасць. Большая частка такіх пунктаў мае нясельскі харктар. Выключыўшы сельска-гаспадарчыя арцелі, колектывуныя гаспадаркі, савецкія гаспадаркі і да т. п., атрымаем сьпіс паселішч гарадзкога тыпу.

Найважнейшыя паселішчы гарадзкога тыпу былі перапісаны ў 1923 г. Матар'ялы перапісу 1923 году ўжо распрацованы, прычым для кожнага перапісанага паселішча вылучаны асобы, якія жывуць за кошт нясельскіх заняткаў. Часткова гэтыя матар'ялы друкаваліся¹⁴⁾.

У 1923 годзе павінны быті быць перапісанымі ўсе паселішчы гарадзкога тыпу ў 500 і болей насельнікаў, але выбар падлеглых перапісу пунктаў аказаўся досыць суб'ектыўным. Так, у Аршанскай акрузе чамусьці ня былі перапісаны такія пасёлкі, як Слаўнае і Барань, у Полаччыне—фабрычны пасёлак Труды, у Мазыршчыне—посёлкі Капцэвічы, Птыч, а па ўсёй Менскай Беларусі (б паветаў тагочаснай БССР)—шэраг мястэчак, а б сельскім харктары якіх ня было блізка-што ніякіх даных.

Заганай перапісу 1923 году зьяўляецца неаднолькавы падыход да пытання аў межах паселішчаў. Адны мястэчкі перапісаны без прадмесцяў, другія з некаторымі прадмесцяямі, трэція—з усімі прадмесцямі. Пры гэтым у надрукаваных выніках перапісу не паказана, якія прадмесці далучаны да кожнага гарадзкога паселішча. Гэта пера-

ткаджаё парапінанью перапісных матар'ялаў за розныя гады, бо адно і тое самае паселішча перапісвалася то з прадмесцямі, то бяз іх.

Пытаньне аб прадмесцях зьяўляецца наагул вельмі важным пры высьвітленыні гарадзкога характару паселішча. Мястэчкі чыста гарадзкога тыпу вельмі часта бываюць абкружаны вёскамі, якія пазрастаюць з гэтымі мястэчкамі ў адзіную бесъперарыўную забудаваную прастору, хаяць жывуць зусім асобным гаспадарчым жыцьцём.

Семенов-Тянь-Шанскій лічыць, што з географічнага погляду межы паселішчаў трэба шукаць там, дзе канчаецца забудаваная прастора. Вияўляючы запраўдныя места б. Эўр. Расіі, ён стараўся паводле топографічнай карты дзесяцівёрсткі далучаць да гэтых местаў усе прылеглыя прадмесці *).

Між тым можа здарыцца, што ў такім складаным паселішчы ў асяродку жыве некалькі тысяч людзей за кошт нясельскіх заняткаў, але ў прадмесцях яшчэ больш згуртована земляробаў. Калі такое паселішча разглядаць як адно цэлае, дык трэба абвясціць яго сялом. Аднак ролю гандлёва-прамысловага асяродку, які купляе продукты вакольных вёсак і ў замену разъмаркоўвае па гэтых вёсках свае фабрикаты ці вырабы далёкіх краёў, ролю запраўднага места такое паселішча можа адыгрываць ня горш, чымся ўсякае іншае места, пазбаўленае прадмесціяў вясковага тыпу.

Параўнаем, напрыклад, палескія мястэчкі Лоеў і Камарын Гомельскай акругі. Паводле перапісу 1923 г. першае з іх налічвала 4201, насельн. з якіх 1861 жыло ад нясельскіх заняткаў, а другое—900, у тым ліку 563 у гаспадарках нясельскага тыпу. У Лоеве пераважваюць сельскія заняткі, у Камарыне—нясельскія. Аднак сяляне ў Лоеве жывуць амаль што выключна на ўскрайнях мястэчка і залюдненую імі частку Лоеву можна назваць тыповым сялом, а гандляры ды рамеснікі згуртаваліся ў асяродку, калі прыстані ў частцы, якую трэба прызнаць паселішчам гарадзкога тыпу і прытым ня менш важным, як увесь Камарын.

Нам здаецца, што калі побач ляжыць тыповая паселішча гарадзкога тыпу і тыповая вёска і калі кожнае з гэтых паселішчаў жыве сваім асобным гаспадарчым жыцьцём, дык лічыць іх за адзіную сучэльнасць не пажадана. Паколькі-ж у час перапісаў некаторыя мястэчкі былі усё-ж-такі злучаны з суседнімі вёскамі, з гэтym трэба лічыцца і пры вылучэнні запраўдных мест з ліку паселішчаў гарадзкога тыпу, і пры аддзяленні гэтых апошніх ад вёсак і сёл.

У звязку з гэтym пры пагуртаванні паселішч гарадзкога тыпу ў БССР мы будзем звязтаць увагу ня столькі на агульную колькасць насельнікаў гэтых паселішч, колькі на лік асоб, якія здабываюць сродкі да жыцьця ад нясельскіх заняткаў. Абсолютны лік насельніцтва, звязанага з нясельскімі заняткамі, у паселішчы гарадзкога тыпу прыблізна адпавядае эканомічнай базе гэтага паселішча. Чым ён большы, тым больш ёмістым рынкам зьяўляецца паселішча для сельска-гаспадарчых продуктаў і тым больш, звычайна, яно можа даць вёсцы узамен тавараў.

Калі абсолютны лік нясельскай люднасці (або гаспадарак нясельскага тыпу) у паселішчы, у якім паводле перапісу пераважваюць сельскія заняткі, зьяўляецца даволі значным і калі гэтая нясельская люднасць такога паселішча гуртуеца ў пэўнай, выразна акрэсленай

). Аднак, як відаць, ня надта ўважна адносіцца да гэтай справы, бо не заўважыў напрыклад, того, што тагочаснае мястэчка (ципер горад) Баранавічы зyllося з мястэчкам Разводава і ўжо ў 1897 г. разам з ім налічвала 5245 насельнікаў, а ў 1909 г. калі 10000¹²⁾, тады як Семенов-Тянь-Шанскій вылічыў для 1910 г. лічбу ў 700 насельнікаў (/ ст. 120).

частцы яго, дык такое паселішча мы будзем разглядаць разам з паселішчамі гарадзкога тыпу.]

Выпісаўшы ў парадку іх велічыні абсолютныя лічбы нясельскай люднасці для паселішч БССР, перапісаных у 1923 г., мы ўбачым, што гэты рад лічбаў натуральна распадаецца на чатыры часткі адпаведна чатыром групам паселішч гарадзкога тыпу.

Менск	103938	Прапойск	1809	Скрыгалаў	652
Віцебск	86015	Янавічы	1807	Лельчыцы	640
Гомель	73895	Нароўля	1789	Заслаўе	633
Магілёў	39121	Старыя Дарогі	1767	Лукамля	633
Бабруйск	31352	Бабё ,	1743	Гарадзец	615
Ворша	19051	Вулла	1592	Дукора	600
Полацак	18126	Старобін	1563	Сьвержань	596
Барысаў	15271	Чачэрск	1554	Ясень	582
Рэчыца	12944	Чарэя	1542	Камарын	563
Слуцак	12629	Пухавічы	1413	Круглае	553
Рагачэў	10701	Юравічы	1360	Камен'	533
Жлобін	8862	Жыткавічы	1350	Валынцы	529
Мазыр	8040	Лагойск	1349	Шчадрын	526
Амсціслаў	6223	Сураж	1192	Росіца	515
Шклоў	5939	Страшын	1186	Шамава	514
Гарадок	5177	Карма	1162	Васілевічы	482
Быхаў	5028	Крупкі	1150	Дашкаўка	455
Пітрыкоў	4856	Халопенічы	1142	Горы	452
Клімавічы	4839	АЗарычы	1139	Астроўна	445
Чэрвень	4693	Цімкавічы	1136	Выдрыца	441
Ветка	4626	Вушач	1129	Леніна (Арш.)	434
Каленкавічы	4624	Зембін	1121	Ліпень	425
Чэркаў	4305	Капаткевічы	1104	Старасельле	407
Горкі	4284	Паддранка	1062	Галоўчын	395
Дабруш	3967	Бялынічы	1062	Малаяцічы	395
Дуброўна	3700	Любань	1036	Добрамысьлі	385
Парычы	3683	Свіслач	992	Круча	375
Глуск	3540	Калышкі	990	Самахвалавічы	357
Сянно	3536	Насовічы	950	Княжычы	346
Асілавічы	3503	Плещаніцы	889	Новы Быхаў	346
Лепель	3253	Журавічы	885	Бачэйкава	341
Чавусы	3129	Уваравічы	881	Вузьлины	337
Койданаў	2777	Кублічы	867	Юхавічы	332
Ляды	2771	Асьвея	844	Гарадок (Бабр.)	331
Дрыса	2688	Шацак	837	Самацеевічы	325
Брагінь	2511	Астрашыцкі-		Мілаславічы	302
Тураў	2407	Гарадок	825	Абчуга	275
Смалявічы	229	Урэчча	800	Магільна	263
Копысь	2312	Смальяны	794	Леніна (Слуцк.)	253
Хойнікі	2302	Холмеч	788	Цяцерын	243
Талачын	2295	Бабынавічы	788	Абольцы	236
Краснапольле	2169	Грозаў	770	Хальч	232
Крычаў	2147	Лапічы	757	Шарсыцін	212
Касцюковічы	2102	Багушэва	750	Гайшын	187
Узда	2055	Ельск	747	Шапяловічы	181
Капыль	2054	Дрыбін	746	Родня	170
Чашнікі	2035	Коханава	737	Антонаўка	169
Сымілавічы	2021	Горваль	736	Студзянец	159
Бярэзінъ	1954	Расна	723	Бялынікавічы	142
Бешанковічы	1883	Сірошна	702	Баева	107
Лоеў	1861	Шуміліна	682	Расасна	93
Лёзна	1850	Чырвоная-Слабада		Канічы	40
Хоцімск	1849	(Вызна)	676	Буйнічы	36
Агародня	1837	Ціхінічы	676		

Першую группу можна назваць *групай гарадоў*, бо ў склад яе ўваходзяць пераважна офицыйна прызнаныя гарады (із мэстэчкі). Яна пачынаецца Менскам (103938 душ, звязанных з нясельскімі заняткамі) і канчаецца Чавусамі (3129 чал. нясельск. насельн.).

Інтэрвал ад 3129 да 2777 аддзяляе гэтую группу ад другой, якую можна вачаць группай буйных мястэчак. Гэтая группа пачынаецца Койданавам (2777) і канчаецца Лагойскам (1349). У складзе ўваходзяць бяз выключэнья толькі офицыйна прызнаныя мястэчкі.

Другі інтэрвал ад 1349 да 1192 аддзяляе яе ад трэцяй группы, группы другарадных мястэчак, у якой з 57 пунктаў офицыйна прызнаюцца за мястэчкі толькі 18.

Трэці і апошні з выразна выяўленых інтэрвалаў ад 514 да 482 аддзяляе трэцюю группу ад чацвертай—группы дробных пасёлкаў гарадзкога тыпу.

Узяўшы ў межах паказаных інтэрвалаў круглыя лічбы, атрымаем такія 4 катэгорыі паселішча гарадзкога тыпу: I—лік нясельскага элемэнту большы за 3000 душ, II—нясельскай люднасці 1200—3000 чал., III—нясельск. элем. 500—1200 душ. IV—менш за 500 душ нясельскага элемэнту.

Паселішчы першых дзвівёх групп можна лічыць за запраўдныя месцы, адпаведныя офицыйна прызнаным гарадам Заходняй Эўропы. Амаль што ўсе яны маюць болей за 2000 душ усіх насельнікаў. (Выключэнье Старыя Дарогі з 1855 жыхар. у 1923 г. і Чачэрск з 1760 жых.). Надварот, сярод другарадных мястэчак і дробных пасёлкаў гарадзкога тыпу тэорэтычна можа быць вельмі мала пунктаў з лікам насельнікаў, большым за 2000. Калі паводле перапісаў у некаторых паселішчах дзвівёх апошніх групп паказана болей за 2000 душ, дык гэта тлумачыцца далучэннем да іх чужародных ім „прадмесцяў“ сельскага тыпу.

Ніжэй прыведзены па акругах табліцы перапісаных у 1923 г. паселішча БССР, папоўненныя пунктамі, у якіх паводле перапісу 1926 г. было найболей гаспадарац несялянскага тыпу, а таксама ўсімі паселішчамі, якія раней зваліся мястэчкамі, і найважнейшымі гандлёва-прамысловымі сёламі.

У табліцах паказаны лік насельнікаў ува ўсіх гэтих паселішчах за розныя гады, паводле перапісаў і падлічэнняў з 1858 да 1926 г. Паводле гэтих даных можна скласці ўяўленьне аб разрастанні або занепаданні галоўных паселішча БССР. На жаль, гэтыя даныя не аднастайнія, дзякуючы вышэйадзначанаму неаднолькавому падходу да пытанняў аб межах паселішча і да прадмесцяў. Мы зусім ня ведаєм, у якіх межах разглядаліся месцы і мястэчкі ў 1858⁶⁾, і 1880⁷⁾ і 1885 гадох, і не заўсёды можам палажыцца на пэўнасць падлічэнняў за гэтыя гады. Даныя 1885 г.¹⁶⁾ паказваюць выключна сялянскі элемэнт і для многіх мястэчак зусім адсутнічаюць. Больш надзейны матар'ял даў перапіс 1897 году, але, на жаль, пры распрацоўцы матар'ялаў гэтага перапісу былі вылучаны толькі тыя паселішчы, у якіх жыве на менш за 500 жыхароў⁸⁾.

Па бытай Віцебскай губ. ёсьць даныя па паселішчах за 1905 г.¹⁰⁾, а па Менскай¹²⁾ і был. Магілёўскай⁹⁾ за 1909 г., але гэтыя даныя зьбіраліся шляхам офицыйных зносін ад валасных пісароў, якія часам бралі лічбы з падатковых сьпісаў, не выключаючы „эмарлых душ“, або падлічвалі толькі сялян, як падлеглых валасным праўленням, ці нават проста бралі лічбы, як кажуць, „з паталка“. Такім чынам даныя 1905 і 1909 г.г. мала прыгодны для парыўнанняў з перапіснымі матар'яламі.

За 1916 г. ёсьць даныя ў ЦСУ БССР па б. Менскай губ. аб ліку насельнікаў паасобных мястачак і ў тым ліку ў беззасеўных гаспадарках паводле агульна-расійскага сельска-гаспадарчага перапісу. Аднак паколькі асноўнай мэтай перапісу было вывучэнне сельскай гаспадаркі, пагэтулькі мястэчкі перапісваліся без належнай увагі, а даныя аб беззасеўных гаспадарках выбіраліся неакуратна. У некаторых вы-

падках відавочна паказана толькі тая частка насельнікаў, якая прыпадала на беззасеўныя гаспадаркі і прапушчаны матар'ялы аб сялянах у мястэчках. Офіцыйныя гарады перапісу 1916 г. не падлягалі.

Даныя 1917 г. часткова надрукаваны ў розных выданьнях ЦСУ БССР, а таксама Гомельскага ды Віцебскага губэрскіх стат. камітэтаў. Гэтыя даныя таксама грунтуюцца на матар'ялах сельска-гаспадарчага перапісу, але ў 1917 г. перапісаліся і офіцыйныя гарады. Лік насельнікаў многіх мест Беларусі ў 1917 г. дасягаў максымуму, бо ў той час па гарадох і некаторых мястэчках стаяла вельмі многа войска і жыло многа ўцекачоў з Заходніяй Беларусі. Даныя за 1917 г., па многіх пунктах б. Віцебскай і Гомельск. губ. паказваюць, як відаць толькі нясельскі элемэнт, напр., у Крычаве, Малаяцічах, Студзянцы, Прапойску, Гайшыне і г. д. або, можа-быць, наадварот—толькі сялян, напр., у Дабрушы.

Даныя пазнейшых перапісаў маюць менш заган. У 1919 г. перапіс быў праведзены польскай окупацийнай уладай толькі ў захопленых тады палякамі заходніх частках БССР. Опублікованы матар'ялы аб паселішчах гарадзкога тыпу з ліком насельнікаў большым за 1000¹¹). Перапіс 1920 г. адбываўся, наадварот, толькі ў усходніх частках Беларусі, і яго даныя разам з матар'яламі 1919 г. як-бы дапаўняюць адзін аднаго. У 1919-1920 гадох мястэчкі і места Беларусі знаходзіліся ў надзвычайна цяжкіх умовах, гандаль у той час, дзякуючы блізкасці фронту, спыніўся, лік насельнікаў зъменшыўся. Перапіс 1922 г. адбываўся толькі ў офіцыйных гарадох таго часу БССР (Меншчыны). Аб перапісе 1923 г. гутарка была вышэй. У табліцах паказаны папярэдняя вынікі гэтага перапісу, хоць цяпер ёсьць і аканчальнія вынікі. Справа ў тым, што паказаная ў табліцах колькасць нясельскага элемэнту за 1923 г. вылічана з папярэдніх, а незаканчальніх вынікаў, а таму для параўнання гэтай колькасці з агульным лікам насельнікаў выгадней было прывесці папярэдняя даныя.

У апошніх графах прыведзены колькасць насельнікаў, а затым колькасць усіх гаспадараў і ў тым ліку гаспадараў несялянскага тыпу паводле даных перапісу 1926 г. Паселішчы пастаўлены прыблізна ў парадку іх экономічнага значэння, паколькі гэтае значэнне адпавядае ліку асоб, якія жывуць ад нясельскіх заняткаў.

Па магчымасці побач з кожным паселішчам паказаны тыя пункты, якія могуць лічыцца за яго прадмесці, або далучаліся да яго ў час якога-небудзь перапісу.

Аршанская акруга.

Офіцыйна прызнаныя гарады (гл. табл. I паміж 195 і 196 стар.) Аршанскае акругі: Ворша, Амсьціслаў, Горкі і Дуброўна паводле даных аб ліку нясельскай люднасці ў 1923 г., павінны лічыцца гарадзкімі паселішчамі першай катэгорыі. Праўда, у Дуброўне нясельская люднасць складае нават менш за 50% усяго насельніцтва, але сяляне жывуць там на ўскраінах, а ўнутраная частка гэтага паселішча залюднена пераважна рамеснікамі ды гандлярамі. Эту ўнутраную частку мы і павінны лічыць за горад.

Да запраўдных мест, апрача таго, належыць мястэчкі Ляды, Талачын, Копысь, Бабёр, Чарэя і Крупкі. Праўда, у апошнім з іх у 1923 г. яшчэ ня было 1200 душ нясельскага насельніцтва, але з таго часу мястэчка гэтае вырасла ў паўтара разы.

Дробнымі мястэчкамі ў Аршаншчыне з'яўляюцца: Смальяны, Слаўнае, Багушэва (офіцыйна завецца Багушэўскім), фабр. пас. Барань (Чырвоны Кастрычнік), Дрыбін (без прадмесцяў сельскага тыпу), Коханава, Расна, Круглае, Шамава. Сюды-ж можна далучыць был. мяст.

А Р Ш А Н С К А Я А К Р У Г А.


№	Н А З В А	Лік насе́льнікаў паводле даных									Гаспадарак паводле даных 1926 г. ^{*)}	Катэгорыя
		1858 ⁽⁶⁾)	1880 ⁽⁷⁾)	1885 ⁽⁶⁾)	1897 ⁽⁸⁾)	1909 ⁽⁹⁾)	1917 ^(*))	1920 ^(*))	1923 ^(**))	Насельская люднасць 1923 ^(***))		
1	город Ворша	5325	5028		13061	17479	19356	15939	20414	19051	22011	1
2	" Амсьціслаў	6145	7712		8514	10998		8804	8969	6223	8039	1
	м. Казімірава Слабада		695	88		889						
3	Горкі	4464	4684		1910	6735	{ ?	2723	4293	7772	4284	8432
	прыдм. Зарэцкая Сотня					1022						
4	" Дуброўна	6884	5070	2504	7974	9469	5017	7205	7532	3700	7921	1
5	мяст. Ляды	2740	5140	687	4483	5854	2914	3643	3667	2771	3625	2
6	" Талачын (Стары Талачын)	968	2581	229	2614	3600	2208	3208	3384	2295	3615	2
	м. Зарэчны Талачын	310	543	232	801	748						
7	" Копысь	3997	3164		3384		4196	3674	3363	2312	3577	2
8	" Бобр	11 3	2239	484	2483	2340		2705	2509	1743	2477	2
9	" Чарэя	1491	2112	730	3039	2473		2364	2725	1542	2967	2
10	" Крупкі	701	2077	90	1523	1809		1496	1418	1150	2079	2
11	Смальяні	1445	2315	227	2278	3680	1113	1573	1216	794	1800	3
12	п а с. Слаўнае						454				1258	329
13	" Багушэва (Багушэўскае)						82	687	848	750	1176	3
14	фабр. пасёл. Чырвоны Кастрычнік (Барань)						466				883	3
15	был. м. Дрыбін	883	1082	600	1828	1959	627	1388	1510	746	1522	3
	вёска Стары Дрыбін						522				427	270
16	б. м. Коханава	335	449	146	984	642	851	1183	1253	737	1249	3
17	б. м. Расна	638	818	95	1282	1339		1139	1131	723	1438	311
18	" Круглае	491	856	520	1442	1602	565	1583	1622	553	1552	415
19	" Лукамля	861	1158	536	1596	1630		1791	1569	633	1565	332
20	" Шамава	543	741	252	915	962		756	779	514	744	3
	слабада Шамава						407				350	69
21	б. м. Горы	1199	1322	789	1702	1840	438	455	517	452	526	4
22	" Старасельле	693	474	242	1025	941	597	1214	1230	407	1160	274
23	п а с. Выдрыца						417	603	441	441	832	183
24	б. м. Круча	415	222	3	919	900	534	649	625	3.5	567	4
25	ст. чыг. Крупкі						322	344			401	85
26	б. м. Леніна (б. Раманава)	492	728		986	756	839	1030	1137	434	765	82
	сав. гасп. Леніна						110				210	3
27	сяло Ухвали				402	568	587	827			864	190
28	б. м. Баева	358	1001	250	906	1094	383	834	746	107	779	76
29	п а с. Серкавіца							484			283	73
30	б. м. Абчуга	360	678	211	896	788		699	684	275	596	70
	двор Абчуга						48				146	2
31	фабр. пас. Якаўлевічы										211	62
32	б. м. Цяцерын	416	356	216	602	694		738	717	243	658	55
	двор Цяцерын						31				63	1
	млын Цяцерын						27				—	—
	в. Заяцерка						311				397	2
	в. Зарэчча						585				290	6
33	б. м. Абольцы	189	255	79	630	750	365	605	382	236	308	4
	дв. Абольцы						2				155	9
	в. Абольцы						166				242	3
34	п а с. Стайкі				55		18		190		238	4
35	с. Славены				140	751	611				993	47
36	с. (б. м.) Александрыя	295	330	312	616	682					1050	37
37	ст. чыг. Талачын						99				214	36
38	б. м. Расасна	961	609	533	1060	1054	193	1103	1132	93	1199	35
39	ст. чыг. Цёмны Лес										59	20
	пільня Цёмны Лес										46	18
40	ст. чыг. Зубры										30	9
	пільня Зубры										43	15
41	ст. чыг. Ходасы										48	19
42	" Копысь										66	14
43	" Асінаўка										43	11
44	с. (б. м.) Друцк				254	133		281		379		421
45	п а с. Асінторф										24	9
46	в. Арапі						111	215			207	4

* Лічбы атрыманы ў ЦСУ БССР.

** Лічбы ўзяты ў ЦСУ БССР. Па пунктах 6. Магілеўскага павету гл. таксама ¹⁴⁾.

*** Лічбы ўзяты ў ЦСУ БССР. Па пунктах, аб ліку гаспадараць у якіх звесткі не паказаны, гл. таксама ¹⁵⁾.

4(1)



Лукамлю, адкінуўшы ад яго органічна нязвязаныя з ім прадмесьці сельскага тыпу.

У апошнія часы ў гэтую катэгорыю ўвайшоў пасёлак Выдрыца, асяродак працы па будаваньні магутнай Асінаўскай электрастанцыі.

Пасёлкамі гарадзкога тыпу (4-ая катэгорыя) з паказаных у табліцы пунктаў трэба прызнаць: Горы, Старасельле (адкінуўшы прадмесьці сельскага тыпу), Кручу, станцыю Крупкі, пас. Серкавіцу, Якаўлевічы, Стайкі, Абольцы (б. мястэчка без двара і вёскі), станцыю Талачын, Цёмны Лес, Зубры, Ходасы, станцыю Копысь, ст. Асінаўку і пасёлак Асінторф. Сюды-ж можа быць далучана гандлёвая частка Круглага і ў хуткім часе павінна ўвайсці і вёска Аракі, у якой будзе Асінаўская станцыя і з якой будуць выселены сяляне.

Усе паселішчы гарадзкога тыпу, паказаныя ў табліцы, разъмежкоўваюцца па катэгорыях так:

I кат.	4
II	"	6
III	"	12
IV	"	17

Б. мяст. Леніна, с. Ухвалы, Баева, Абчуга, Цяцерын, с. Славены, сяло Александрыя, якое мястэчкам амаль што не называлася ўжо з канца мінулага веку, Расасна і Друцк зьяўляюцца, як відаць, паселішчамі вясковага тыпу.

Ворша, дзякуючы свайму надзвычайнаму выгоднаму палажэнню на скрыжаваныні дзівёх чыгунак міжнароднага значэння, дзівёх другарадных чыгуначных ліній ды шасовай магістралі і пры гэтым на суднаходнай рацэ, выяўляе правільнае, даволі роўнамернае ўзранстванье, пачынаючы ад 1871 г., калі праз яе прыйшла першая чыгунка (Смаленск-Берасьце). Толькі ў 1920 г. ў часе агульнага заняпаду ўсіх гарадоў СССР лік населінікаў Ворши часова зьменшыўся.

Наадварот, Амсьціслаў павольна ўзрастаеть толькі да 1909 г. Пасля таго, як праз усходнюю частку б. Магілеўскай губ., гандлёвым асяродкам якой быў Амсьціслаў, прыйшла чыгунка Ворша-Унеча, гэты горад адразу стаціў сваю вагу. Аднак з 1920 да 1923 г. лік населінікаў у ім яшчэ мог павольна павялічвацца ў сувязі з агульным уздымам гарадзкога жыцьця і ліквідацыяй разрухі. Пасля першага раёнованьня БССР, стаціўшы адміністрацыянае значэнне павятовага гораду і зрабіўшыся толькі раённым цэнтрам, Амсьціслаў адразу зьяднене і стаціў 930 населінікаў за 3 гады.

Горкі, як і Амсьціслаў, паступова ўзрасталі да вайны. Даныя аб ліку населінікаў гэтага гораду за 1917 г. відавочна няпоўныя. За 1920 г. паказана лічба населінікаў Горак без прадмесцяў, якія маюць чиста сельскі характар. Гэтая лічба блізка супадае з адпаведнай лічбай за 1923 г., паказанай у графе „населенная люднасць 1923“. Можна думаць, што ўзранстванье з 1920 да 1923 г. Горкі не выяўлялі. Аднак, пасля далучэння да БССР у сувязі з ператварэннем невялікага Горатаўскага Сельска-Гаспадарчага Інстытуту ў багатую Беларускую Сельска-Гаспадарчую Акадэмію, Горкі пачалі хутка расьці, як адзін з важнейшых культурных асяродкаў Беларусі.

Дуброўна расла скачкамі да 1909 г. Можна думаць, што і ў 1917 г. яна ня была меншай, а лічбу 5017 можна лічыць за суму населінікаў у беззасеўных гаспадарках б. мястэчка. Бяспречна зьменшыўся лік людзей у Дуброўне на 1920 г., калі прымысловасць занялася і перастала працаваць Дубровенская ткацкая фабрика. Пазней Дуброўна пачынае павольна, але бязупынна, расьці.

Мястэчка Ляды, як відаць, хутка расло ў 60-х і 70-х гадох мінуглага веку. Затым пачаўся перыод спакойнага жыцьця Лядоў. Ня маючи прамысловага значэння, лежачы ўбаку ад чыгунак, мястэчка трymалася толькі як гандлёвы асяродак ураджайнага кутка ўва Ўсходній Магілеўшчыне. Вайна і разруха адразу падарвалі гандаль Лядоў і былі прычынай раптоўнага зъмяншэння ў іх ліку жыхароў. За 1917 г. відавочна паказана толькі нясельская люднасць Лядоў (беззасеўных гаспадаркі). Раўнаючы лік яе з лікам нясельской люднасці за 1923 г., можна думачь, што ў 1917 г. Ляды былі большымі, як у 1923. З 1920 да 1926 г. агульны лік насельнікаў мястэчка блізка што не зъмяніўся.

Талачын адзначаецца надзвычайна правільным узрастаньнем, калі ня прымаць пад увагу 1917 г., за які паказана толькі люднасць беззасеўных гаспадарак.

Копысь блізка што не мяніеца з 1858 году. Часовае ўзрастанье і часовы заняпад наглядаўся ў вельмі вузкіх межах.

Таксама мала зъмяняўся з 1880 г. лік насельнікаў мястэчак Бабра і Чарэя.

Апошняе выяўляла прыметны рост да 1897 г., але, калі верыць адміністрацыйным даным 1909 г., у пачатку XX веку перажыла перыод заняпаду, м.-б., у сувязі з вялікай адлегласцю ад чыгунак. З 1920 г., пасля ліквідацыі разрухі, пачынаеца павольнае ўзрастанье. Зрабіўшыся раённым асяродкам, Чарэя расьце і дагэтуль, ня гледзячы на навыгоды палажэння.

Крупкі да раёнованьня БССР у 1924 г. былі дробным мястэчкамі, толькі зрабіўшыся раённым асяродкам, ператварыліся ў бойкі гандлёва-прамысловы пункт. Даныя за 1880 год, можна быць, перавялічаны.

Смальляны калісь былі бойкім мястэчкам, ня гледзячы на значную адлегласць ад чыгункі, але ўжо ў канцы мінуглага веку іх рост спыніўся і, можна думачь, што даныя 1909 г. адносна гэтага пункту перавялічаны. За 1917 г. паказаны толькі беззасеўная гаспадарка мястэчка. У 1923 г. частка местачковага насельніцтва, відавочна, не-далічана.

Шпарка растуць і разьвінаюцца пасёлкі пры станцыях Багушэўская і Слаўнае. Цяпер гэта бойкія, хаты яшчэ дробныя мястэчкі. Багушэва расьце, як дачнае места Віцебску і як асяродак ляснога раёну паўночнай Аршаншчыны. Да Багушэва часткова перайшло гандлёвае значэнне Бабынавіч і Сянна. Слаўнае—галоўны пункт урадлівай паўднёва-заходнай Аршаншчыны, якая праз яго вывозіць на рынак лішкі сваіх сельска-гаспадарчых продуктаў.

Фабр. пасёлак Барань або Чырвоны Кастрычнік далучаны намі да мястэчак не на аснове лічбаў, бо аб % сельскіх заняткаў у ім даных пакуль што няма. Аднак не падглягае спрэчкам рашучая перавага ў ім нясельскіх промыслаў. У 1926 г. Барань вылучана статыстычнымі органамі як пункт нясельскага тыпу. Рост Барані, як відаць, вельмі хуткі.

Был. мястэчка Дрыбін адзначаеца вельмі характэрнымі для большасці гарадзкіх паселішчаў БССР зъменамі ў ліку насельнікаў—правільны рост да вайны, часовы заняпад у час разрухі і павольнае ўзрастанье ў апошнія 6 гадоў. Даныя 1917 г. паказалі толькі нясельскую люднасць.

Для Коханава даныя 1909 г. і 1917 г. трэба лічыць няпоўнымі. Некаторае зъмяншэнне (на 4) ліку насельнікаў за апошнія 3 гады ляжыць у межах пахібак перапісу.

Расна правільна вырастает да вайны, занепадае пасля разрухі і зноў адраджаецца, зрабіўшыся раённым асяродкам.

У Круглым заўважваеца правільны рост да вайны. Маленькая замінка ў росьце адбываеца ў часе разрухі і ў самы апошні час. Даная 1917 г. (нясельская люднасьць) съведчаць, што ў той час Круглае было ў апогей свайго росту, бо нават у 1923 (найвялікшая агульная лічба насельнікаў) за кошт нясельскіх заняткаў там было трохі менш людзей.

Рост Лукамлі спыніўся пасля 1920 г. Тут мы бачым зьяву, адваротную агульному заняпаду гарадскіх паселішч у эпоху разрухі. Аднак трэба помніць, што ў Лукамлі большасць насельнікаў займаеца сельскай гаспадаркай. Вялікі лік насельнікаў у 1920 г., можа быць, залежыць ад звароту ў сельскую частку Лукамлі тых яе насельнікаў, якія ў нормальных умовах працавалі ў гарадох. Не зрабіўшыся раённым асяродкам, Лукамля ў апошнія часы паступова занепадае.

Шамава расьце да 1909 г., затым занепадае ў эпоху разрухі, часова адраджаеца ў час НЭП'у і зноў занепадае пасля зьнішчэння ў 1924 г. Шамаўскай воласці.

Выдрыца пасля зачынення фабрыкі хэмічнай апрацоўкі дрэва страціла сваё значэнне і ператварылася ў дробны пасёлак спачатку гарадзкога, а потым напалову сельскага тыпу. Аднак ужо пасля перапісу 1926 г. тут зноў пачаў гуртавацца працоўны люд, як у асяродку прац над будаваннем электрастанцыі ў Арахах, і цяпер Выдрыца, можа быць, хутка ператворыцца ў запраўдане места другой, а з часам можа і першай катэгорыі.

Горы былі значным мястэчкам да вайны і, заняпаўшы ў пачатку рэвалюцыі, пачынаюць узрасташаць вельмі марудна, не пагражаюты перагнаць сваіх конкурэнтаў.

Вельмі няправільны рост 'наглядаеца ў бытых мястэчку Старасельлі. Нясельская люднасьць яго, калі разважаецца паводле даных 1917 і 1923 г., значна зьменшилася. Пасля рэвалюцыі бязупынна зьмяншаеца лік насельнікаў быў. мястэчка Кручи. Гэта—адзін з прыкладаў уплыву зьнішчэння „чарты аселасці“ на беларускія дробныя мястэчкі. Да рэвалюцыі Круча была пералюднена яўрэямі, якія на мелі магчымасці пераехаць у другую краіну ці перайсці на сельскую працу.

У большай ці меншай меры гэта можна сказаць адносна ўсіх іншых бытых мястэчак. Раўнаючы даная за 1897 і 1926 г., мы бачым заняпад Леніна, Баева, Абчуугі, Абольцаў. У меншай мере гэта адчуваеца ў сялянскім Цяцерыне, дзе лік насельнікаў з 1897 г. трохі павялічыўся, і зусім не адчуваеца ў такіх сёлах, як Расасна, або (і асабліва) ў Аляксандры.

Аб зьменах люднасьці ў драбнейших пасёлках Аршаншчыны меркаваць цяжка з прычыны адсутнасці даных за 1897 г. Серкавіца заняпала ў сувязі з зачыненнем у ёй гуты.

Пасёлкі пры станцыях чыгунак, кажучы наагул, растуць (гл. Стайкі, станцыя Крупкі, ст. Талачын). У Асінаўцы зьмяншэнне люднасьці тлумачыцца заняпадам торфарацпрацовак, якія пачалі зноў энэргічна працаваць толькі пасля 1926 г. У сувязі з гэтым у табліцы ўстаўлены і пасёлак Асінторф, які (1928 годзе) меў выгляд ужо значнага пасёлку гарадзкога тыпу, а ў хуткім часе можа ператварыцца нават у дробнае мястэчка. В. Арахі пакуль што(1928) яшчэ мае пераважна сельскую люднасьць.

Бабруйская акруга.

У межах Бабруйскай акругі (гл. табл. II паміж 199 і 200 ст.) да першай катэгорыі паселішч гарадзкога тыпу належаць: Бабруйск, Слуцак, Рагачэў, Жлобін, Асілавічы, Глуск і Парычы. З іх трох апошнія лічачца офіцыйна за мястэчкі, хация, паводле даных 1923 г., нясельскі элемент у іх люднасьці быў большым, чымся ў адміністрацыйна прызнаных за гарады Леплі і Чавусах (гл.

табл. V і VIII). Аднак ад офицыйных гарадоў сваёй акругі яны далёка адстаюць.

Да запраўдных мест у Бабруйшчыне можна далучыць яшчэ два пункты: Старыя-Дарогі і Старобін. Калі прыняць пад увагу значны рост Стрэшына, дык можна думачыць, што ў 1926 г. і ў ім жыло больш за 1200 людзей ад нясельскіх занятыкаў. Большасць насельнікаў гэтага мястэчка займаецца сельскай гаспадаркай, але сялянскі элемэнт жыве асобна, і Стрэшын можна разглядаць за два паселішчы, з якіх адно зьяўляецца сялом, а другое паселішчам гарадзкога тыпу другой катэгорыі.

Паселішчамі гарадзкога тыпу трэцяй катэгорыі зьяўляюцца: Любань (без сялянскай часткі), Сьвіслач, Урэчча, Лапічы, Чырвоная Слабада або Вызна (гандлёвая частка), Ціхінічы, Гарадзец, Свержань, Ясень, Глуша, Градзянка, Ялізаў, (Чырвоны Каstryчнік), Шацілкі, Пагост, Клічаў, Дараганава і Ліпень або Холуй (разам з станцыяй Завішын). У апошнім лік нясельскай люднасьці павінен быў дасягнуць 500 у 1926 (425+48+прырост).

Вялізная колёнія яўрэй-земляробаў—Шчадрын за апошнія 20 год страціла больш за палову сваіх даўнейшых насельнікаў, якія павыяжджалі ў Амерыку і ў гарады СССР. Паводле даных 1926 г. большасць гаспадароў там страціла сувязь з зямлём, хаця гэтага нельга было чацаць на аснове даных 1923 г.

Такім чынам, гэты пункт таксама можна далучачыць да дробных мястэчак.

Да пасёлкаў гарадзкога тыпу (чацьвертая катэгорыя) можна з паказаных у табліцы пунктаў далучыць: б. мяст. Любонічы (без сяла), в. Сялібу, б. м. Гарадок (без сяла), Побалаў, пасёлак пры ст. Верайцы, фабр. пас. Старэва, пасёлкі пры станцыях Салтанаўка, Рэзьезд № 19, Хальч, Красны Бераг і Фалічы, б. м. Казімірава, Гарбачэвічы, Горкі.

Наадварот, б. м. Семежава, с. Бацэвічы, б. м. Леніна, в. Лучнікі, с. Гарадзец (б. Любоніцк. воласці), в. Дзякавічы, пас. Вярхуцін (дзе ўжо не працуе пільня), с. Гадзілавічы, колёнія яўрэй-земляробаў Коўцічы 2-ія, с. Турск зьяўляюцца, як відаць, паселішчамі вясковага тыпу, хаця гандлёвае значэнне некаторых з іх досыць вялікае.

Такім чынам, паселішчы гарадзкога тыпу ў Бабруйшчыне падзяляюцца на катэгорыі так:

I кат.	7
II	"	3
III	"	18
IV	"	14

Г. Бабруйск у 1858 г., як крэпасць і важны гандлёвы пункт на шасовых дарогах і на Бярозе, быў большым за Віцебск і блізка што раўнайся Менску. Правядзенне чыгункі праз Менск (1871 г.) зъменшила значэнне шасовых дарог, і зъменшила адносную вагу Бабруйску. Не адрадзілася значэнне гораду і пасля правядзення чыгункі праз яго (1873 г.).

Лік насельнікаў гораду аднак узрастаў аж да 1917 г., калі Бабруйск быў перапоўнены ўцекачамі з Заходніяй Беларусі і войскам. Заняпад гораду прыпадае, мабыць, не на 1919 г., а на 1920 г. У 1919 г. лік насельнікаў паказаны вельмі нізкі, бо ня быў перапісаны ні прадмесці за ракой (Зялёнка і інш.), ні войскі. З 1922 г. пачынаецца праўильны рост гораду. Асабліва вырас горад пасля новага раёнаўніння, зрабіўшыся адміністрацыйным асяродкам вялікай акругі. І хаця цяпер Бабруйск не зьяўляецца вузлом чыгунак (чыгунка па Ратміравічы мае


Таблица II.

Б А Б Р У Й С К А Я А К Р У Г А.

№	Н А З В А	Лік насельнікаў паводле даных											Лік гаспадарак у 1926*]		Катэгор.	
		1856*)	1880*)	1885 ¹⁶⁾	1897 ⁸⁾	1909 ⁹⁾	1916 ¹⁰⁾	у 1916г.*] у беззасенческих гаспадарскіх	1917 ¹³⁾	1919 ¹¹⁾	1920 ¹²⁾	1922 ¹⁴⁾	1923 ¹⁵⁾	у 1926***)	у сеях несялінскага тыпу	
1	г. Бабруйск . . .	26658		34336	39816			54675	29704		32132	33477	31352	51385	1	
	Цітаўка . . .				486								78	17	16	
	Слаюдка . . .												418	77	11	
2	г. Слуцак . . .	6694		14349	15984			14428	14162		12608	13703	12629	15690	1	
3	г. Рагачэў . . .	3097	4437	9038	21215			10733*)		9926		11241	10701	11225	1	
4	г. Жлобін . . .	1576	1968	752	3356	4270									1	
	м. Карпілаўка . . .	262	430	70	2174	4569		6870*)		9415		9691	8862	11009		
5	м. Асілавічы . . .					1066		2967	4178) 224)	3685		3555	3503	4015	1	
	" ст. чыг. вёска . . .					78			601				616	132	45	
6	м. Глуск . . .	4240			526	400							4539	3540	4427	
7	м. Парычы . . .	1464			5328	6380		3223	5088	4960		3931	3683	3549	1	
8	м. Старыя-Дарогі . . .				3884	4485	3254	3244	3886						1	
	" ст. чыг. пільня . . .					593			1996				1853	1767	1769	
9	м. Старобін . . .	1724	496	2315	1773	2226	1581	2170	2455			2518	1563	2632	2	
10	м. Стрэшын . . .	1188	1064	365	1946	3246			1777*)			2484	1186	2679	2	
11	м. Любань . . .	499		512	766	818	2048	1823	735	1680	2211		1469	1036	2161	
12	м. Сьвіслач . . .												1662	992	1825	
	" вёска . . .												885	800		
13	б. м. Урэчча . . .	381		576	1787	1970	1653	996	{ 1289) 938)	1897				2055		
	" ст. чыг. . .					31									3	
	" сяло . . .					873	817		299						3	
	" двор . . .						20		49						3	
14	сяліба Шчадрын . . .				4234	5600			2782			1965	526	1930	488	
15	фабр. пас. Глуша . . .					пільня 110	гута 239		581				791	245	233	
16	" Градзянка . . .								359				757	33	9	
17	б. м. Лапічы . . .	396	254	750	695	735	592	809				823	757	821	9	
	" сяло . . .				654	784		854					824	171	17	
18	фабр. пас. Ялізаў (Чырвоны Каstryчнік) . . .							247					738		3	
19	б. м. Клічаў . . .	427	390	608	2550(?)				1130					1348	361	
20	б. м. Чырвоная Слабада (Вызна) . . .	687	795	1593	1825	2534	1051	2626				2000	676	2316	234	
21	б. м. Ціхінічы . . .	944	837	297	1313	1194						1158	676	531	198	
22	б. м. Гараляец (Рагачэўскі) хы . . .	524	484	1261	1494			{ 534*)	721			685	615	{ 1026	8	
23	б. м. Сьвержань . . .	651	610	207	1056			848*)	639			1099	596	943	3	
24	пас. Ясень . . .					840		636	887			640	582	701	3	
25	б. м. Шацілкі . . .					397			685				1015	254	156	
	" двор . . .					680			6					38	13	
	" ст. чыг. . .					33			66					958	227	
26	б. м. Пагост (Слуцкі) . . .	455		1035	793	894	772	912						152	3	
27	пас. Дараганава . . .				223			605					615	140	125	
	" ст. чыг. . .				33			12							3	
28	б. м. Ліпень (Холуй) . . .	191	50	532	561	563	528	558				715	425	762	16	
	ст. Завішын . . .					31							48	123	4	
29	б. м. Любанічы . . .	404		506	489	513	476	515					506	1092	201	
	" сяло . . .			515	937	1240		1191					561	147	115	
30	в. Сяліба (Яўрэйская Сяліба) . . .				932	920		459					403	96	92	
31	б. м. Гарадок . . .	314	81	766	578	813	436	473				331	331	330	9	
32	б. м. Семежава . . .	1330		996	2538	2513	2237	119	2245	2439				2649	542	88
33	б. м. Побалаў . . .	248				532		381	547				478	109	80	
34	с. Бацэвічы . . .			380	671	668			903				808	182	75	
	" двор . . .					64			355					128	1	1
	" больница . . .												16	9	9	
35	б. м. Леніна (Раманава) . . .	566	804	1535	1481	1144	319	1441	1278			1187	253	1180	61	
	пас. пры ст. Верайцы . . .				67		177	235					184	60	55	
36	фабр. пас. Старэва . . .					352			662				1280	271	46	
37	в. Лучнікі . . .	670	957		1064				1426				1008	225	42	
38	с. Гараляец, Бабр. раёну . . .			659	1110			879					906	184	41	
39	в. Дзялявічы . . .	632	1037		1124			1300					179	52	38	
40	пас. пры ст. Салтанаўка . . .				55				65				108	39	38	
41	пас. пры разъездзе № 19 . . .					300			824				452	114	37	
42	пас. Вірхуці . . .				170		574								4	
	" ст. чыг. . .				150			151					218	51	37	
43													2239	363	34	
	" . . .												515	119	34	
44	пас. Горкі . . .												147	39	34	
45	с. Гадзілавічы . . .	764	1279		1736								281	63	32	
46	в. Коўцічы 2-ія . . .	448	544		671								1088	208	28	
47	ст. Халь . . .					39							116	30	27	
48	б. м. Казімірава . . .	345		410	958	1054	367	295	439				108	30	27	
49	с. Турск . . .	49				111			242						4	
50	б. м. (сяло) Гарбачэвічы . . .					92			264				140	33	27	
51	ст. Красны Бераг . . .					13			210						4	
52	ст. Фалічы . . .					198										

*) Лічбы атрыманы ў ЦСУ БССР.

) Лічбы ўзяты ў ЦСУ БССР. Па пунктах б. Гомельскай губ. гл. таксама¹⁴⁾.*) Лічбы ўзяты ў ЦСУ БССР. Па пунктах, у якіх лік гаспадарак за 1926 г. не паказаны, глядзі таксама¹⁵⁾.



вузка мясцовае значэньне), але лежачы паміж Асіпавічамі і Жлобінам на простай дарозе паміж імі, Бабруйск як-бы карыстаецца гэтымі вузламі і непасрэднай сувязьлю з Ленінградам, Кіевам, Слуцкам.

Слуцак да вайны ўзрастаў даволі марудна і нават у 1917 г. ня быў вельмі перапоўнены. Затым ён пачаў занепадаць і толькі з 1923 выявіў прыметны рост. Зынішчэнне Слуцкай акругі, як можна прадбачыць, прывядзе зноў да зъмяншэння ліку насельнікаў у горадзе. У Рагачэве лік насельнікаў за 1909 г. відавочна перавялічаны. Заняпад прыпадае на час разрухі. Страціўши значэньне павятовага гораду, у апошнія гады Рагачэў трохі зменшыўся.

Жлобін (разам з Карпілаўкай, якая цяпер ужо ўвайшла ў склад нова-утворанага гораду), як вузел чыгунак пры Дняпры, адзначаецца бесъперарыўным ростам. Даныя 1917 г. яўна няпоўныя; калі яны паказваюць толькі нясельскую люднасьць, дык гэта азначае, што цераз шэсцьць гадоў, як і трэба было-б чакаць, нясельскі элемэнт Жлобіну значна павялічыўся.

Асіпавічы—адно з нямногіх вялікіх мястэчак, якія ўтварыліся толькі ў канцы мінулага веку пасля правядзення Лібава-Роменскай чыгункі (1873 г.). Асабліва вялікае значэньне для Асіпавіч мела праекладка чыгункі спачатку да Старых Дарог (1896 г.), затым да Вярхуціна (1906) і да Урэчча (1907) і нарэшце да Слуцку (у час вайны). Апогею росту Асіпавіч дасяглі ў 1917 г., затым да 1923 г. паступова трацілі частку сваіх насельнікаў: пасля 1919 г., напр., адтуль выехала многа палякаў. З 1923 г. мястэчка пачало зноў хутка расьці і цяпер блізка што зраўнялася з нормай 1917 г.

Глуск належыць да мястэчак, якія ў працягу апошняга стагодзьдзя знаходзяцца ў стацыянарным стане. На рубяжы XIX і XX в. Глуск дасягаў найвялікшай велічыні, а лічба 1909 г., мабыць, перавялічана. Амаль што тое саме можна сказаць і адносна Парыч, якія прыметна расьлі толькі ў мінулым веку. Лежачы далёка ад чыгунак, Глуск і Парычы застаюцца толькі гандлёвымі асяродкамі глухіх раёнаў, і роля іх не зъмяніеца, паколькі для абслугоўвання гэтых раёнаў патрэбныя сталы лік гандлёва-прамысловай люднасьці.

Старыя Дарогі таксама, як і Асіпавічы, належаць да маладых паселішчаў, ававязаных сваім існаваннем Слуцкай чыгунцы. Лежачы на скрыжаваньні гэтай дарогі з Маскоўска-Варшаўскай шосай, Старыя Дарогі зьяўляюцца галоўным вузлом палепшаных дарог заходніяй Бабруйшчыны. Асабліва хутка ўзрастала гэтае паселішча адразу пасля 1896 году і да 1906 г., калі чыгунка ад Асіпавіч ішла толькі да Старых Дарог, і яны былі найбліжэйшай станцыяй для Случчыны.

Лік насельнікаў у Старобінے блізка-што не мяніеца. Даныя аб беззасеўных гаспадарках у 1916 г. і аб нясельскай люднасьці 1923 г. сьведчаць, што значэньне Старобіна, як гарадзкога паселішча, таксама блізка што не мяніеца. Стрэшын, пачынаючы з 1880 г. патроху расьце. За 1917 г. паказана толькі нясельская люднасьць (беззасеўныя гаспадаркі). Можна думачы, што ў час разрухі адбылося значнае зъмяншэнне люднасьці ў мястэчку, затым гэтае зъмяншэнне замянілася павольным узрастаннем пад уплывам раёновання 1924 г., калі Стрэшын часова зрабіўся раённым асяродкам.

Зынішчэнне Стрэшынскага раёну павінна ў бліжэйшыя гады выклікаць заняпад мястэчка.

У Любані за 1897 і 1917 г., відавочна, паказана люднасьць толькі самага мястэчка без прадмесцяў, залюдненых сялянамі. Заняпад Любані адбыўся ў час польскай окупацыі, калі мястэчка было зруйнавана бандытамі. Зрабіўшыся раённым асяродкам, Любань пачынае хутка расьці.

Сывіслач у ХХ веку знаходзілася ў стацыянарным стане. Лік ня-
сельскага элемэнту ў гэтым пункце таксама блізка што не зъяніўся
за апошня 10 гадоў.

Даныя аб Урэччы не аднародныя. У 1909 г. паказана толькі ся-
лянская люднасьць самага мястэчка, а ў 1885 сялянская люднасьць
мястэчка і сяла. Самае мястэчка, як відаць, павольна ўзрастала да
1917 г., а затым зъяднела, часткова пад уплывам разрухі, часткова ў
сувязі з тым, што чыгунка, якая даходзіла раней толькі да Урэчча,
была працягнута да Слуцку, і станцыя Урэчча перастала быць бліжэй-
шай для ўрадлівых раёнаў Случчыны. У 1926 г. ў Урэччы падлічаны
разам жыхары был. мястэчка і сяла.

Заніпад Шчадрына відавочны. Гэтая колёнія, закінутая ў глухую
мясцовасць далёка ад рэк і чыгунак, магла быць вялікім паселішчам
толькі да таго часу, пакуль яе насельнікам абсолютна ня было куды
падзеца. Зынішчэнне, чарты аселасці "дазволіла выехаць тым з мяс-
цовых нібы земляробаў, у якіх ня было ані зямлі, ані якіх іншых
сталых крыніц да існаванья.

Глуша, Градзянка і Ялізаў—гэта фабрычныя пасёлкі новага часу
з забясьпечаным збытом прадметаў мясцовага вырабу. Усе яны адзна-
чаюцца хуткім ростам.

Лапічы растуць вельмі слаба. Чыгунка праішла ў трох кіламет-
рах ад был. мястэчка і пакуль што не павялічыла яго значэння, але,
можа быць, адратавала ад поўнага заніпаду.

Клічаў, у якім жыве многа сялян, відаць, разрастаўся, як пасе-
лішча сельскага тыпу, і заставаўся ў стацыянарным стане, як гандлёвы
асяродак аднаго з найглушэйшых куткоў Беларусі. Зрабіўшыся раён-
ным асяродкам, Клічаў можа набыць значэнне важнага гандлёвага
пункту, асабліва калі яго не абмінуўся новая чыгунка. Даныя 1909 г.
аб ім бязумоўна перавялічаны.

Чырвоная Слабада разрасталася па агульнаму правілу да 1917 г.,
заніпала ў час разрухі і грамадзкіх войнаў і пачала адраджацца пасля
1923 г.

Ціхінічы пачалі зъянішацца аж з 1897 г. Не зрабіўшыся раён-
ным асяродкам, яны абяцаюць ператварыцца ў чиста сельскае па-
селішча.

Гарадзец-Рагачэўскі дасягнуў апогею ўзрастаньня ў 1909 г. Ліч-
ба 1917 г. паказвае толькі нясельскую люднасьць. Заніпад пачаўся ў
1920 г. і зъяніўся ўзрастаньнем пасляя далучэння да БССР і ператва-
рэння Гарадзецкай воласці ў раён.

Даныя аб Сьвержані за 1909 г. ня могуць лічыцца надзейнымі.
Заніпад гэтага паселішча ў 1920 г. замяніўся ростам да 1923 г. Пасля
новага адміністрацыйнага падзелу Беларусі Сьвержань патроху траціць
сваё значэнне.

Ясень хутка расьце, як малады прамысловы пасёлак каля стан-
цыі чыгункі, дасягае максімальнай велічыні ў 1917 г., занепадае ў
час прамысловай разрухі ды окупациі і адраджаецца ў апошнія гады.

Узрастанье Шацілак і ператварэнне іх у паселішча гарадзкога
тыпу адбылося ў апошнія гады, пасляя правядзення праз гэты пункт
чыгункі з Жлобінам у Каленкавічы, якая тут перасякае р. Бярозу.

Б. м. Пагост не выяўляе ўзрастаньня ў параўнанні з 1897 г.

Дараганава расьце, як гандлёвы пункт, утвораны ў месцы пера-
сячэння ракі Птычы Слуцкай чыгункай.

Ліпень (Холуй) расьце павольна, але бязупынна аж да 1917 г.
Блізкасць станцыі Завішын павялічыла значэнне гэтага паселішча
пасляя пракладкі чыгункі з Верайцоў (1911 г.).


Таблица III.

ВІЦЕБСКАЯ АКРУГА

№	Н A З В A	Лік насельнікаў паводле даты										Гаспадарак у 1926 ^{*)}		Категорыя	
		1858 ⁶⁾	1880 ⁷⁾	1885 ⁸⁾	1897 ⁸⁾	1905 ¹⁰⁾	1909 ¹¹⁾	1917 ¹²⁾	1920 ¹³⁾	1923 ¹⁴⁾	Нясельск. люд. у 1923 ¹⁵⁾	1926 ¹⁶⁾	Усіх	Неся- льскага туну	
1	г. Віцебск . . .	22933		65871	78610		100172	80003	90918	89192	98808				1
2	г. Гарадок . . .	3641		5023	6480		5978	6553	6454	5177	5509				1
3	г. Сянно . . .	2282	2996	4100		5223	4540	4411	4254	3536	3493				1
4	м. Чашнікі . . .			4590	5530			2370	2430	2035	3233				2
5	м. Бешанковічы . . .			570	4423	3987		3244	2163	1883	2690				2
6	м. Лёзна . . .	689	1536	432	2474		2585	2479	2544	1850	2601				2
7	м. Янавічы . . .			84	2359	2233		2456	2203	1807	2155				2
8	м. Сураж . . .	1905			2731	4284		2301	2672	2335	1192	2106			3
9	б. м. Калышкі . . .				1568	1782			1594	1384	990	1373			3
10	фабр. пас. Ноўкі . . .											920			3
11	фабр. пас. Высачаны . . .											880			3
12	б. м. Бабынавічы . . .	1271	950	1157				1222	1222	788	1035				3
13	б. м. Сірошна . . .				1998	2150			1208	1150	702	1076	251	149	3
14	б. м. Шуміліна . . .							1009	846	680	1042				3
15	фабр. пас. Чырвоная Зорка (Скіна) . . .					732						455	158	158	4
16	б. м. Добрамысьлі . . .	332				646		588	534	385	460	154	127		4
17	б. м. Астроўна . . .	469	170	848		850		954	1041	445	845	207	98		4
18	б. м. Бачэйкава . . .		250	722	535			654	704	341	600	145	81		4
19	ст. чыг. Езярышча . . .						219					46	12	12	4
	в. Рудня . . .											371	102	51	
20	фабр. Вароўская . . .											243	71	71	
21	ст. чыг. Старое Сяло . . .					22						21	5	5	
	пагост . . .					20						40	15	8	
	б. вал. праўл. Старое Сяло . . .					7									
	пашт. аддз.	"	"			7									
	нар. школа . . .	"	"			3									
	двор . . .	"	"			15						16	10	10	4
	карчма . . .	"	"			7									
	млын . . .	"	"			1									
	пас.	"	"									91	23	12	
	хут.	"	"									58	18	11	
	пас.	"	"									73	18	8	
	вадакачка . . .	"	"									5	1	1	
22	в. Аронава Слабада . . .				134							186	53	35	4
23	ст. Бычыха . . .											56	15	15	4
	" хут.											60	19	9	
24	в. Мяжа . . .											190	39	16	
25	Выдрэйская пільня											84	21	21	4
26	ст. чыг. Лоўжа . . .				12							24	4	4	4
	" в. . .			180								291	63	6	
	" паг.											61	13	5	
	пашт.-тэл. аддз.											7	1	1	
27	ст. чыг. Завольша . . .					34						59	16	15	4

*) Лічбы ўзяты ў ЦСУБССР.

**) Лічбы ўзяты ў ЦСУБССР. Па пунктах, у якіх лік гаспадара за 1916 г. не паказаны, глядзі таксама 15).



Б. мястэчка Любонічы не расьце і ўвесь час застаецца маленькім гандлёвым пунктам, які абслугоўвае сялянства б. Любоніцкай воласьці.

Прыблізна такое-ж значэнне мае і Гарадок. У 1897 і ў 1916 г. паказаны лік насельнікаў б. мяст. Гарадок разам з аднаўным сялом.

Б. м. Семежава блізка што не расьце з канца мінулага веку, а б. м. Леніна нават прыметна зъменышлася за гэты час. Фабр. пас. Стэрэва заняпаў у сувязі з перапынкам у працы старэўскай шкляной гуты. Тоё саме здарылася з пасёлкам Вярхуцін. Побалаў, Коўцічы 2-ія, Ка-зіміраў паступова занепадаюць у сувязі з зынішчэннем „чарты аселасьці“.

Віцебская акруга.

У Віцебск. акрузе (гл. табл. III) да катэгоріі гарадоў належаша паводле даных 1923 г. Віцебск, Гарадок і Сянно. Аднак, прыняўшы пад увагу зъяншэнне люднасці ў Сянне за апошнія гады, можна думаць, што цяпер гэты горад ужо ня мае нават і 3000 душ нясельскага элемэнту.

Запраўднымі mestami, апрача трох офицыйных гарадоў, зъяўляюца мястэчкі Чашнікі, Бешанковічы, Лёзна і Янавічы. Былы горад, цяпер мястэчка—Сурож ня можа ўключацца ў лік запраўдных mest. Ужо ў 1923 г. ён не налічваў 1200 душ, якія здавалі-бі сродкі да жыцця ад нясельскіх заняткаў. З таго часу Сурож страціў яшчэ больш за 200 насельнікаў і цяпер наўрад ці мае большае значэнне, чымся Калышкі. Да катэгоріі дробных мястэчак мы далучаем у Віцебшчыне, такім чынам, Сурож, Калышкі, Ноўкі, Высачаны, Бабынавічы, Сироціна і Шуміліна.

Сярод іншых паселішч, паказаных у табліцы, пасёлкамі гарадзко-га тыпу зъяўляюца: фабр. пас. Чырвоная Зорка (Скіна), Добрамысьлі, пасёлак Езярышча з вёскай Рудня, фабр. пас. Пудаць (фабрыка Вароўскага), пасёлак Старое Сяло, Аронава Слабада, Бычыха, Выдрэя, Заольша і станцыя Лоўжа (без прадмесця). З нацяжкай сюды-ж можна далучыць гандлёвыя часткі былых мястэчак Астроўна і Бачэй-кава. Вёскі Мяжа і Лоўжа зъяўляюца паселішчамі вясковага тыпу. Такім чынам, паселішчы Віцебской акругі, паказаны ў табліцы, па катэгорыях разъмяркоўваюцца так:

I кат.	3
II	"	.	.	.	4
III	"	.	.	.	7
IV	"	.	.	.	11 (з Астроўнам і Бачэйкавым)

Злучаны чыгуңкай з Дзьвінскам і Рыгай яшчэ ў 1866 г. і зроблены чыгуначным вузлом ў самым пачатку XX веку, Віцебск правільна разрастаўся за апошнія дзесяцігодзьдзі і зрабіўся галоўным прымысловым горадам на тэрыторыі БССР. Як і ўсе вялікія гарады СССР, Віцебск заняпаў у 1920 г. і зноў пачаў расьці пасля ўвядзення НЭП'у.

Гарадок пачаў занепадаць яшчэ раней, мабыць у пачатку вайны ў сувязі з заняпадам гандлю лёнам. Цяжкім ударам для яго было скаванье Гарадоцкага павету ў 1924 г.

Сянно да вайны адзначалася спакойным узрастаньнем і з 1917 г. пачало бязупынна зъяншацца ў звязку з эміграцыяй яўрэйскага насельніцтва пасля зынішчэння „чарты аселасьці“. Скасанье Сянскага павету прывяло горад да поўнага заняпаду.

Чашнікі заняпалі ў час разрухі і цяпер патроху адраджаюцца; Бешанковічы пачалі зъяншацца ў самом пачатку бягучага стагодзьдзя і толькі пасля далучэння да БССР пачалі павольна ўзрастати.

Лёзна энэргічна расьце з 1868 г., пасля правядзення Рыга-Арлоўскай чыгуңкі. Заняпад у 1920 г. замяніўся новым узрастаньнем у апошнія гады. Янавічы заставаліся блізка што ў аднай меры на працягу апошніх 30 гадоў.

Сураж узрастаў да 1905 г. і затым заняпаў у пачатку вайны. Магчыма, аднак, што лік насельнікаў гэтага мястэчка за 1905 год перавялічаны. Пачынаючы з 1920 году, Сураж паступова зъмяншаецца. Занепад Калышак пачаўся яшчэ раней, як відаць у сувязі з скасаваньнем „чарты аселасьці“. Аб росьце пасёлкаў Ноўкі і Высачаны даных няма.

Бабынавічы трохі заняпалі пасъля новага адміністрацыйнага раёнаваньня БССР. У сярэдзіне мінулага веку яны былі адноса важнейшым гандлёвым асяродкам. Ужо правядзенне з Віцебску на Воршу шосы, якая абмінула гэты былы горад, выклікала яго занепад.

Сіроціна занепадае ад часу зынішчэння „чарты аселасьці“. У апошнія гады гэтаму занепаду дапамагае ўзрастанье яго конкурэнта і суседа—Шуміліна. Апошні пункт часова занепадаў перад 1923 г. і пачаў адраджацца, зрабіўшыся асяродкам Сіроцінскага раёну.

Фабр. пас. Чырвоная Зорка каля Чашнік абязълюдзеў у час агульнага занепаду прамысловасці.

Добрамыслі, ня гледзячы па наплыў дачнікаў з Віцебску на летнія месяцы кожнага году, трацяць сваё гандлёвае значэнне ў звязку з эміграцыяй яўрэйскай беднатаў ў Віцебск і ў РСФСР.

Астроўна ўзрастала да 1923 г., можа быць, дзякуючы натуральному прыросту сялянскага элемэнту. Пасъля новага адміністрацыйнага падзелу БССР пачаўся занепад б. мястэчка.

Б. м. Бачэйкава дало пасъля рэвалюцыі назыву б. Лепельскому пасету, які стаў называцца Бачэйкаўскім, хоця Бачэйкава не зрабілася яго асяродкам з прычыны недахвату памяшканьяў для павятовых устаноў. Лік насельнікаў гэтага пункту пачаў зъмяншацца яшчэ ў самым пачатку XX в. У 20-х гадох б. мястэчка трохі паднялося, але ненадоўга.

Гомельская акруга.

У Гомельшчыне (гл. табл. IV) першая катэгорыя паселішчаў гарадзкога тыпу прадстаўлена чатырма офіцыйна прызнанымі гарадамі. За апошнія гады наблізіўся да гэтай катэгорыі і Брагінь, але, паводле даных 1923 г., мы павінны яго разам з Хойнікамі, Лоевым, Гародніем і Чачэрскам лічыць за буйное мястэчка. Лоеў і Чачэрск складаючы выразна з дзівёх частак кожны: з гандлёвага асяродку, які мае харктар тыповага запраўднага места, і прадмесція сельскага тыпу. У Чачэрску гэтыя прадмесці да апошняга ўсесаюзнага перапісу ня ўключаліся ў мяжу мястэчка, і даныя 1923 г., такім чынам, паказалі там рагочую перавагу нясельскіх заняткаў. У 1926 г. у склад Чачэрска ўключаны прадмесці—слабоды чиста сельскага тыпу, дзякуючы якім лік насельнікаў мястэчка нібыта нечакана павялічыўся больш як у два разы.

Мястэчка Паддабранку, можа быць, трэба лічыць не за асобнае паселішча, а за частку места Дабранкі, што ляжыць у межах УССР, але ў 1926 г., як відаць, яно і сама мела харктар запраўднага места.


Васілевічы складаючы з дзівёх самастойных адзінак—пасёлку пры станцыі чыгункі, які можа лічыцца за дробнае мястэчка (лічба 1923 г. ў 482 душы нясельскай люднасьці відавочна значна вырасла за апошнія гады), і сяла Васілевічы з перавагай у апошнім сельскіх заняткаў. Таксама ў б. мястэчках Уваравічы, Горваль, Холмеч і Насовічы лёгка выдзеліць сельскія часткі, прызнаўшы дробнымі мястэчкамі гандлёвые раёны. Дробнымі мястэчкамі з'яўляючыся таксама Буда-Кашалёўская і Камарын. Пасёлкамі гарадзкога тыпу можна лічыць фабр. пас. Адраджэнне (Наспа), Нахаў, ст. Аўраамаўскую, Краснаборскую пільню і разъезд Бабічы. Рэшта паселішч, паказаных у табліцы, пачынаючы ад Гародні Кузьмініцкай, Буды Жгунскай, Сьвіцілавіч,

т а б л і ц а IV.

Г О М Е Л Ь С К А Я А К Р У Г А

к е	Н А З В А	Лік насельнікаў паводле даных											Гаспадарак у 1926	Категорыя		
		1858 ⁶⁾	1880 ⁷⁾	1885 ¹⁶⁾	1897 ⁸⁾	1909 ⁹⁾¹²⁾	1916 [*])	У тым ліку безас. гаспад. ¹⁰⁾	1917 ^{*)}	1920 ¹¹⁾	1923 ¹⁴⁾	у тым ліку жыво аль населенскіх занятай ¹⁴⁾				
1	г. Гомель .	13659	22000	916	36775	78020		68367	61069	67652	66642	86407		1		
	Новабеліца .		1646		537					7746	7253		901	183	63	
	Сяўрукі .															
2	г. Рэчыца .	4596			9280	11805				12363	14669	12944	16542		1	
3	г. Дабруш .			1057	2556	2091			486	4279	4596	3967	6149		1	
4	г. Ветка .	4180	5982	870	7204	10340				5814	5974	4626	5892		1	
5	м. Брагін .	2628		1374	4311	3902	4216	3462		4456	3989	2511	4898		2	
6	м. Хойнікі .	284		580	2685	2891	2882	2080		3309	4221	2302	4761		2	
7	м. Лоеў .	1906		1388	4667	5466	3483	2143		3363	4201	1861	4223		2	
8	м. Гародня (Гародня Гомельская) .					2604			1760	1959	2647	1837	2920		2	
9	м. Чачэрск .	2396	1667	475	2316	2874			1988	2115	1760	1554				
	Захарпольская слаб.					733	636						3685		2	
	Аннапольская .					746	732									
	Красная .						101									
10	м. Паддабранка .	611	635	1057	1535	1597			1735	1576	1062	1062	1218		2	
11	с. Васілевічы .				1968	2563				2730	1831	482	2501	607	293	3
	ст. чыг..					31				794						
12	б. м. Уваравічы .	935	3506	902	2046	2372				2185	2432	881	2391	519	245	3
13	б. м. Горваль .	612		434	2146	1618	1713	868		1674	1709	736	1797	450	232	3
	двор .					55										
14	с. Гародня Кузьмініцк.			1221	2051	2330							2271	522	197	
15	б. м. Буда Кашаляўск.				517	370							1163	269	174	
	ст. чын.					74							95	22	22	3
16	б. м. Холмеч .	962		571		913	1804	1112		1716	1729	788	1733	398	183	3
	в. Заужэль .				2315	506							559	116	2	
17	б. м. Камарын .	98		128		614	573	474		859	900	563	967	216	149	3
18	б. м. Насовічы .	1658	1932	1378	550	3368			722	3250	3352	950	1705	379	148	3
	в. Запрудайка .				2721								546	110	20	
19	с. (слаб.) Буда Жгун- ская .			1266	506	1858							1305	301	148	
20	с. Кашалёва I .			1660	1826								1142	274	124	
	II .				1594	346							1061	200	12	
21	с. Свіцлавічы .				717	51							1339	325	96	
22	фабр. пас. Адраджэн- не (Наспа) .												346	88	85	4
23	с. Жгунь .			251		1895							2354	467	66	
24	с. Церахоўка .			1571	1752	2406							1587	343	47	
	ст. чыг..				2321	64							65	18	17	
25	с. Новы Крупец I .			1951		1298							2259	509	61	
	II .				2433	1441							1407	312	22	
	с. Стары Крупец .		1171		1991											
26	пас. Нахаў .				1722	26							302	79	58	4
27	фабр. пас. Краснабор- ская пільня .												218	57	57	4
28	с. Бабавічы .												2588	495	50	
29	б. м. Антонаўка .	660	441	517	633	812				787	823	169	804	172	45	
	в. Хутарынка .					719							391	82	1	
30	в. Бабічы .												894	180	42	
31	с. Перарост .			1944	596	3001							2403	514	40	
32	ст. чыг. Аўраамауская .				2442								80	39	37	4
33	с. Дзятлавічы (Стары Дзятлавічы) .			435		807							982	190	37	
34	с. Карма .			1764	682	3310							2997	620	36	
35	с. Старое Сяло .				2649								2598	543	34	
	с. Стары Радзін .				2329								675	148	30	
36	б. м. Шэрсыцін .	896	727	691	1106	1619				1596	1699	212	1460	285	15	
37	б. м. Хальч .	1113	1599	1072	1897	2256				2237	2390	232	1400	259	7	
38	пас. Салтанава .					133							748	156	29	
39	разъезд Бабічы .					28							91	27	24	4
40	с. Галесьске .			503		1085							826	148	24	
41	с. Стаяубун .			979	913	2017							2228	401	15	
42	с. Загальле .		141		150	1799	187						267	62	12	

^{*)} Лічбы ўзяты ў ЦСУ БССР.^{**) Лічбы ўзяты ў ЦСУ БССР. На пунктах, для якіх няма даных аб гаспадарках, гл. таксама¹⁵⁾.}



Жгуні, Крупца і г. д.—зъяўляеца тыповымі кучавымі вёскамі, вялікімі, падобнымі па пляне да мястэчак з многімі вуліцамі, але з рашу-
чай перавагай сельскіх занятаў.

Паселішчы гарадзкога тыпу ў Гомельшчыне пагуртоўваюцца так:

I катэг.	.	.	.	4
II	"	.	.	6
III	"	.	.	6 (з Паддабранкай)
IV	"	.	.	5 (ня лічачы Церахоўкі).

Сярод вялікіх гарадоў Беларусі Гомель адзначаецца асабліва хут-
кім узрастаньнем, дзякуючы надзвычайнаму выгоднаму палажэнню на
скрыжаваныні дзьвёх важных чыгунаў і суднаходнай ракі. Рост Гоме-
лю пачаўся ўжо ў 1873 г. пасля правядзення Ліб.-Ром. чыг. і разьви-
нуўся асабліва з 1887 пасля пракладкі Палескіх чыг. Часовы заняпад
гораду ў час вайны тлумачыцца спыненнем замежнага гандлю, ган-
длю гарэлкай і астаноўкай сплаву ды апрацоўкі дрэва. Пасля 1920 г.
горад пачаў зноў хутка разьвінацца.

Ціхі, але прымысловы гарадок Рэчыца вызначаецца асабліва пра-
вільным ростам. Можа быць толькі пасля скасавання Рэчыцкай ак-
ругі ў 1927 г. Рэчыца перажыве перыод заняпаду.

Дабруш, галоўны асяродак папяровай прымысловасці ў СССР,
у апошнія гады расце вельмі хутка. За 1917 г. відавочна паказана
ніправільная колькасць насельнікаў, можа быць толькі сялянства. Стары
стараверскі асяродак Ветка разрастаўся да рэволюцыі і заняпаў у час
грамадзкіх войнаў і разрухі. Даныя аб хістаньнях насельніцтва ў Бра-
гіні, не заслугоўваюць поўнай веры. З 1897 г. гэтае мястэчка мае
блізка што адну і ту самую колькасць жыхароў аж да апошняга часу.
Гародня, відаць, патроху расце, перажывыши перыод заняпаду каля
1920 г. За 1917 г. відавочна паказана толькі нясельская люднасць.
Лік насельнікаў у Чачэрску (гл. вышэй) блізка што не зьмяняўся з 1858 г.
аж да 1920. У апошнія гады, у звязку з эміграцыяй яўрэйскай лю-
насці, Чачэрск заняпаў. Паддабранка пачала занепадаць пасля 1917 г.
і да 1923 г. зьменшылася на 38%, але за апошнія тры гады зноў вырасла.

Сяло Васілевічы расло да 1920 г., затым раптоўна страйкала каля
тысячы насельнікаў за тры гады, пасля 1923 г. зноў пачало энэргіч-
на расці. Лік насельнікаў у Уваравічах пасля 1897 г. зьмяняўся мала.
Был. мяст. Горваль зьбяднела пасля 1897 г., калі верыць даным 1909 г.
Пазней лік насельнікаў у ім зьмяняўся мала.

Прыблізна тое самае можна сказаць адносна Холмечы з тэй толь-
кі розніцай, што даныя 1909 г. абы ім бяспрэчна памылковыя.

З 1897 г. значна вырасла паселішча Буда-Кашалёўская.

Правільны рост выявіў Камарын. Асабліва правільным будзе вы-
глядадзь гэты рост, калі адкінуць няпэўныя даныя 1909 г.

Даныя аб Насовічах блізка што не мяняліся з 1909 да 1923 г. Да-
ныя 1917 г. датычаць толькі нясельскай люднасці. У 1926 г. пака-
заны лік насельнікаў толькі часткі мястэчка (без прадмесця Запру-
даўка).

Іншыя пункты, аб якіх ёсьць даныя за 1897 г., зъяўляюцца тыпо-
вымі сёламі. З іх ліку заняпалі за апошнія 30 гадоў Буда Жгунская,
Церахоўка, Новы Крупец, Перарост, Хальч.

Магілеўская акруга.

У Магілеўскай (гл. табл.V) акрузе, як і ўсіх іншых, апрача Бабруй-
скай, маюць больш за 3000 душ нясельскай люднасці кожны і, значыць, на-

лежаць да першай катэгорыі гарадзкіх паселішч толькі офіцыйна прызнаныя гарады: Магілеў, Шклоў, Быхаў, Клімавічы, Чэркаў і Чавусы.

Апрача таго, да запраўдных мест належала мястэчкі Касцюковічы, Краснапольле, Хоцімск, а таксама гандлёвия часткі Крычаву і Прапойску. Магчыма, што ў ціперашні час да катэгорыі буйных мястэчак дарасла Карма, хаяц паводле даных 1923 г. яна ўваходзіла ў склад дробных мястэчак, бо не налічвала 1200 душ нясельскай люднасці. Гэтак сама і Бялынічы ў 1926 г., як відаць, вельмі блізка падышлі да другой катэгорыі паселішч гарадзкога тыпу. У Бялынічах, праўда, пераважвалі, паводле даных 1926 г., сельскія заняткі, але яны панавалі ў прадмесцях м-ка, у той час, калі гандлёвая частка Бялыніч мела характар тыповага паселішча гарадзкога тыпу. Да дробных мястэчак належыць б. м-ка Журавічы (без сяла).

Далёка адстаюць ад Журавіч пасёлкі гарадзкога тыпу (4-я катэгорыя). Да іх з паказаных у табліцы пунктаў належала б. м. Самацеевічы, б. м. Маляцічы (без аднаназоўнага сяла, відавочна ўключанага ў склад м-ка ў 1920 і 1923 г. г.), б. м. Сухары, Есьманы, Чэрнеўка, пас. Тошчыца, пас. Чачавічы, п. Чыгірінка, б. м. Хатавіж, пасёлак пры ст. Крычаў, Доўск. Дапусьціўшы слабую сувязь паміж асяродкамі і прадмесцямі, можна далучыць да гэтай-жа катэгорыі асяродкі б. м. Мілаславіч, Дашкаўкі, Галоўчына, Княжыч і Бялынікавіч.

Родня, Сялец, Новы-Быхаў, Шапялевічы, Новыя Журавічы, Гайшын, Студзянец, Канічы, Буйнічы, Забычаныне, Негіна і інш. хутчэй павінны лічыцца за паселішчы вясковага тыпу.

Такім чынам, паказаныя ў табліцы паселішчы гарадзкога тыпу ў Магілеўшчыне мы падзяляем па катэгорыях так:

I	6
II	7 (з Бялынічамі і Кармой)
III	1
IV	16

Магілеў у 1858 г. быў найвялікшым горадам на сучаснай тэрыторыі БССР, але патроху яго абагналі спачатку Менск, потым Віцебск і Гомель. Палажэнье Магілеву ў асяродку ўрадлівага раёну на Дняпры і на шосах, якія злучаюць яго з Ленінградам, Кіевам і (праз Бабруйск) з Варшавай, было вельмі выгодным да таго часу, пакуль нідзе на Беларусі ня было чыгунак. Ужо чыгунка з Ленінграду на Баршаву (1862 г.) адцягнула ад Магілеву значную частку тавараў у Вільню. Москоўска-Берасцейская (1870) і Лібава-Роменская (1873) чыгункі заставілі Магілеў у баку і дазволілі яму ў далейшым быць толькі мясцовым асяродкам, невялікім губэрскім горадам. Нават Віцебска-Жлобінская (1902) чыгунка, прайшоўшы праз Магілеў, не магла падняць яго значэння, як аднаго з важнейшых гарадоў Беларусі, бо Менск, Віцебск і Гомель апынуліся многа ў лепшых комунікацыйных умовах. Толькі ў час вайны, зрабіўшыся асяродкам ваеннага тылу, Магілеў, як стаўка галоўнага камандуючага расійскімі арміямі, часова расцягнуў, каб зноў заняласці ў эпоху разрухі.

Шклоў таксама быў багатым гандлёва-прамысловым асяродкам у пачатку і ў сярэдзіне мінулага веку. Толькі ў 1885 г. былі разабраны руіны багатых палацаў Зорыча, які ўладаў раней Шкловам і зрабіў яму славу ў Кацярынінскую эпоху.

У канцы мінулага веку Шклоў заняпаў і да 1920 году паступова траціў сваё значэнне. Даныя аб ліку насельніцтва яго за 1909 г., бязумоўна, перавялічаны. У апошнія шэсцьць гадоў Шклоў пачынае адражаша, як важны прамысловы асяродак БССР.

Таблица V.

МАГІЛЕЎСКАЯ АКРУГА.

№	Н А З В А	Лік насельнікаў паводле даных											Гаспадарак 1926 г.*)		Категорыя
		1858 ⁶⁾	1880 ⁷⁾	1885 ¹⁰⁾	1897 ⁸⁾	1909 ⁹⁾	1917 [*]	1920 [*]	1923 ¹¹⁾	Утым ліку жыхароў ад на- сенья зан. 14 септ. 1926 ¹²⁾	1926 ¹³⁾	усіх	Неся- лянск тыпу		
1	г. Магілеў	30784	40536		43119	52872	51477	39529	41625	39121	50104				1
2	г. Шклой	12421	12393	329	6931	12508	6020	5476	6617	5939	8294				1
	Стары м.			190		208									
	(Забрамнае) двор					89									
	паперня					50									
	станцыя					36									
	серн. фабр.					52									
	Зарэчны м.		717			764									
3	г. Быхаў (Стары Быхаў)	5817	5683		6381	7708	6498	6575	7986	5028	7910				1
4	г. Клімавічы	1807	2997		4714	9083	6821	5080	6508	4839	7640				1
5	г. Чэркаў	3797	5053		5249	6080	6710	4891	5601	4305	4663				1
6	г. Чавусы	5192	4579		4960	6608	4251	5733	5090	3129	5409				1
7	м. Касцюковічы	1661	1869	620	3354	3033	2938	2747	3212	2102	3241				2
	сяло									722	152	30			
	ст. чыг. Камунары									93	26	18			2
8	М. Крычаў	3749	4570	2510	6637	7507	1993	6309	6198	2147	6365				2
9	м. Краснапольле (Маластоўка)	2163	2310	381	3248	3084	2675	2806	2640	2169	2548				2
10	м. Хощімск	1328	1849	724	3154	4185	2219	2529	2740	1849	2901				2
11	м. Прапойск	1531	2123	922	4351	4049	2050	4222	4198	1809	4418				2
12	м. Карма	1497	1090	109	1534	1682	1558	1561	1483	1162	1747				2
13	м. Бялынічы	1100	895	559	2215	2193		2142	2210	1062	2430				
	фольв.					6						549	125	36	
	прадм. Задруцкая Слабада			222		305						1259	290	253	3
14	б. м. Журавічы	1203	2179	551	2439	4245	1079	2106	1867	885		882	194	53	
	сяло														
15	б. Мілаславічы	490	883	473	1430	1561	491	1173	1315	302	1138	300	144	4	
16	б. м. Дашкаўка	661	950	550	1228	1075	317	1153	1305	455	1237	231	78	4	
	ст. чыг.									94	27	25			
	пільня									11	5	5			
17	б. м. Маляцічы	213	327	219		700	320	848	844	395	384	123	100	4	
	сяло					329				305	60	1			
18	б. м. Галоўчын	906	694	496	1254	1603		1334	1394	395	1229	270	89		
19	б. м. Бялынкавічы	255	339	292	577	1529		547	611	142	704	187	74	4	
	ст. чыг.									73	19	14			
20	б. м. Княжычы	625	506	255	731	597	231	684	771	346	705	177	82	4	
	двор					6						228	46	—	
	Горная вуліца (2 км).					239						173	42	—	
	Нізкая вуліца (2 км).					171						743	164	79	4
21	в. Сялец					604	295					378	80	77	4
22	б. м. Самацеевічы (Дзьмітрыеўск)		569	523	544	584	557	553	656	325	578				
23	б. м. Сухары	550	730	443	519	517	521	299				549	98	6	
	сяло					658	814					589	136	76	4
24	б. м. Есьманы (Эльмоны)	180		260	538	421	478					473	110	72	4
25	б. м. Чэрнеўка	296	422	195		303	483	455				300	55	3	
	сяло					28						295	70	41	4
26	ст. чыг. Тошчыца					2						107	30	30	
	пас.														
27	б. м. Родня	617	455	336	822	895	468	697	786	170	578	149	67		
28	б. м. Новы Быхаў	1503	2013	1298	2255	3453	598	2165	2080	346	1861	386	62		
29	б. м. Шапялевічы	390	353	480	910	925	9+2	900	954	181	1009	204	58		
30	Пас. Чачавічы					5						62	25	21	4
	в.					697	794					688	146	31	
31	б. м. Новыя Журавічы	63				32						564	119	46	
32	пас. Чыгрынка											182	65	42	4
33	б. м. Гайшын	795	584	526	1079	1222	267	1117	1286	187	1247	234	39		
34	б. м. Хатавіж			584	313	493	323	213	553			174	40	32	4
35	ст. чыг. Крычаў					—						118	32	32	4
36	б. м. Доўск						191					248	50	29	4
37	б. м. Студзянец (Жадунь, Крас. Слаб.)	186	1571	680	1212	417	108	1159	1257	159	1032	245	27		
38	б. м. Канічы			902	804	1222	1185					1168	227	13	
39	б. м. Буйнічы	385		202		430		1329	1389	40					
40	с. Забялышын				253		369		507	512	36	549	117	9	
41	с. Радомля				123		230					220	101	20	
42	б. м. Лазавіца	235	110	238		199						357	83	18	
43	б. м. Забычанье	138	276	147		322						316	69	9	
44	б. м. Красавічы	93	87	86		213		165	297			354	73	5	
45	в. Хоцімск II					457						299	60	4	
46	б. м. Негін			139	105	17		100		60		503	93	2	
												60	12	1	

*) Лічбы ўзяты ў ЦСУ БССР.

**) Лічбы ўзяты ў ЦСУ БССР. Аб пунктах, для якіх лік гаспадарак за 1926 г. не паказаны, гл. таксама^{15).}



Люднасьць Быхаву за апошнія 70 гадоў зъмянілася мала. Павольны рост яго спыніўся ў 1909 г., зноў адрадзіўся пасля рэвалюцыі і зноў затрымаўся пасля скасаваньня Быхаўскага павету.

Клімавічы адразу няліся трохі шпарчэйшым узрастаньнем. У 1909 і 1917 гадох яны былі большымі за Быхаў, але ў 1920 г. тым сільней заняпали. За апошнія гады Клімавічы хутка разрасталіся, як адміністрацыйны асяродак Калинінскае акругі. Скасаваньне яе падарве гэтае ўзрастаньне, і толькі раззвінаньне прамысловасці можа адратаваць гародок ад заняды.

Чэрыкаў да 1923 г. раззвіваўся роўнадежна з Клімавічамі, толькі марудней, асабліва ў апошнія часы, калі праз Клімавічы праішла чыгунка Ворша-Унеча. З 1923 г. Чэрыкаў перастаў раззвівацца, як горад, пазбаўлены адміністрацыйнага значэння.

Чавусы ляжаць далёка ад палепшаных дарог і таксама як Глуск, Парычи або Брагінъ, блізка што не мяняюцца за апошнія 70 гадоў.

Касцюковічы расьлі ў мінулым веку і началі занепадаць у пачатку XX веку. Іх адратавала раззвіцьцё зносін па чыгунцы Ворша-Унеча і ператварэньне ў раённы асяродак.

Крычаў разрасталіся да вайны, потым пачаў зъмяншацца і зноў трохі падняўся пасля ўтварэння Крычаўскага раёну. Даныя 1917 г. паказваюць лік нясельскай люднасьці ў мястэчку. З даных 1923 г. відаць, што нясельскі элемэнт Крычаву трохі ўзмацніўся.

Краснапольле разрасталася ў канцы XIX в. і начала траціць сваё значэнне ў сувязі з эміграцыяй яўрэяў спачатку ў Амерыку, а пасля зънішчэння „чарты аселасці“ — у РСФСР.

Раптоўна спыніўся ў час разрухі і рост Хоцімску, які аднак, зноў пачаў раззвінацца ў апошнія гады.

Бялынічы, Прапойск і Карма блізка што не мяняліся з 1897 г. Трохі выраслі яны за апошнія тры гады, дзякуючы новаму адміністратару, які ператварыў іх з валаных цэнтраў у раённыя.

Журавічы расьлі да часу зънішчэння „чарты аселасці“. Даныя 1917 г. паказваюць толькі нясельскую люднасьць. У апошнія гады Журавічы няўхільна траціць сваё значэнне.

Даныя 1909 г., м. б., перавялічаны.

Мілаславічы правільна ўзрасталі да рэвалюцыі, заняпали ў час разрухі, началі адраджацца ў 1923 г., але не надоўга. Даныя 1917 г. аб беззасеўных гаспадарках съведчаць, што ў той час б. мястэчка мела больш гарадзкіх характар, чымся ў 1923.

Дашкаўка спынілася ў росьце раней, і раней начала зноў узрастыць. За апошнія гады яна стаціла менш насельнікаў. Нясельская люднасьць яе павялічылася.

Даныя аб Малаяцічах за 1909, 1920 і 1923 г. паказваюць разам б. мястэчка і сяло. Як відаць, Малаяцічы за апошнія гады занепадаюць, але нясельская люднасьць іх з 1917 да 1923 трохі павялічылася.

Галоўчын рос па таму-ж тыпу, што і Мілаславічы, калі на лічыць спрэчных даных за 1880 г.

Бялынкавічы, дзякуючы палажэнню пры станцыі новай чыгункі, растуць. У 1897 г. у іх на было яшчэ 500 насельнікаў. Даныя за 1909 г. відавочна перавялічаны.

Княжычы мала зъмяніліся за 70 гадоў. Нясельская люднасьць іх з 1917 да 1923 г. трохі ўзрасла.

Блізка што на было зъмен з 1880 году і ў Самацеевічах.

Сухары заняпали ў час разрухі, Есьманы трохі раней. Апошні пункт трохі вырас пасля рэвалюцыі.

Чэрнеўка мала зъмянілася з 1880 г., Родня заняпала пасъля разнаваньня 1924 г. Новы Быхаў бязупынна падае пасъля зънішчэнья „чарты аселасьці”, нясельскі элемэнт у ім значна зъменшыўся з 1917 г. Шапялевічы патроху ўзрастаюць, як паселішча вясковага тыпу.

Гайшын разьвінаўся па таму-ж тыпу, што Мілаславічы і Галоўчын. Хатавіж мала зъмяняўся з 1880 да 1920 г. У апошнія гады ён заняпаў у сувязі з скасаваньнем Хатавіцкай воласьці.

Студзянец занепадаў ужо задоўга да рэволюцыі; часовае ўзрастанье з 1920 да 1923 г. аказалася нядоўгім. Даныя 1909 г. аб гэтым пункце бязумоўна няпоўныя, лічба 1917 г. паказвае нясельскую люднасць. Канічы з 1880 г. выраслі маля. Аб драбнейшых пунктах разажаць цікава з прычыны недахвату матар'ялаў за даўнейшыя гады.

Мазырская акруга.

Да паселішч гарадзкога тыпу першай катэгорыі ў Мазырскай акрузе(гл. табл. VI) належаць гарады Мазыр, Каленкавічы і Пятрыкоў.

Мястэчка Тураў складаецца з дзявёх частак: у межах так званай „гарадзкой чарты” жывуць галоўным чынам рамеснікі і гандляры, нязвязаныя з земляробствам; па-за межамі гэтай „чарты”—сяляне. Як відаць, толькі „гарадзкая чарта” паказана ў матар'ялах 1916 г. Гэтую частку можна лічыць за асобнае паселішча гарадзкога тыпу і далучыць да другой катэгорыі. За 1897, 1919 і 1926 гг., відавочна, паказана люднасць усяго Тураву разам з тэй яго часткай, у якой жывуць сяляне, але без прадмесця Заяцель і Запясочча. Апошнія ўключаліся ў склад мястэчка ў 1923 г.

Юравічы таксама складаюцца з мястэчка і сяла. Тураў (без прадмесця), Нароўля, Юравічы і Жыткавічы належаць да другой катэгорыі паселішча гарадзкога тыпу і зьяўляюцца запраўднымі местамі.

Да дробных мястэчак трэба далучыць Азарычы, Капаткевічы, Капцэвічы, Ельск, Лельчицы, Пасталы, Людзяневічы, Птыч, Скрыгалаў і Давыдаўку. З іх Капаткевічы і Скрыгалаў складаюцца з дзявёх рэзка адмежаваных частак—мястэчка і сяла. Ад Лельчиц таксама трэба аддзяліць прадмесці сельскага тыпу. Павялічэнне ліку насельнікаў у Азарычах у 1926 г. тлумачыцца далучэннем да іх вёскі Андрэўкі.

Да чацвертай катэгорыі паселішч гарадзкога тыпу належаць сяло Скародна, пас. Леніна, фабр. пас. Пролетар, в. Пудоўка, пас. Славечна, пас. пры ст. Гарочычы. Іншыя паказаныя ў табліцы пункты зьяўляюцца тыповымі вёскамі.

Паселішчы гарадзкога тыпу па катэгорыях разъміркоўваюцца так:

I кат.	3
II "	4
III "	10
IV "	6

Мазыр разрастаяўся да 1917 г. і пачаў затым зъмяншацца ў сувязі з заняпадам мясцовай прамысловасці. Адраджэнне гарадка пачынаецца пасъля адміністрацыйнага падзелу 1924 г.

Каленкавічы, як чыгуначны вузел, растуць бесперарывна.

Пятрыкоў блізка што не зъмяніўся з 1897 г. Лічба 1909 г., мабыць, узята з поліцэйскіх сьпісаў, з якіх ня выкрэслены „мёртвыя душы”.

М.-б. перавялічаны за гэты год даныя і аб Тураве. У гэтым мястэчку лік людзей быў найвялікшым у 1917 г., калі лічыць прадмесці. У 1919 г. засталося многа менш сталых насельнікаў мястэчка, але пасъля вызваленьня ад белапаліякаў Тураў пачаў расці і на 1926 г. дасягнуў нормы 1917 г.

Таблица VI.

МАЗЫРСКАЯ АКРУГА

№	НАЗВА	Лік насяльнікаў паводле даных											Гаспадарак у 1926**]		Категорыя	
		1858*)	18851*)	1897*)	1909**)	1916**)	У тым ліку беззасу- хих гаспа- дарках **)	1917**)	1919**)	1920**)	1922*)	1923**)	У тым ліку насель- скай люд- нісці **)	1926***)		
1	г. Мазыр (Мозыр) прадмесці (хутары)	5403		8076	10395			13404	6796		8496	8295	8040	9623	1	
2	г. Каленкавічы	653	228	1341	2022	2215			3795		3835	5184	4624	6152	1	
3	г. Пятыроў	2720		5538	8882	4668	4035	6795	5435			5776	4856	5689	1	
4	м. Тураў	2030	1183	4290	6431		2321	5261	4756			6208	2407	5393	2	
	с. Заяцель			316	304 ¹³⁾								402	79	13	
	с. Записочча	708		900	1071			1674					1387	257	12	
5	м. Нароўля	497		1145	1528	2335	1593			1650		2550	1789	2513	2	
	с. сяло		180		486											
6	б. м. Юравічы	756	474	1577	2600	2575	1228			1959		2729	1360	3081	694	378
7	м. Жыткавічы (Убя- рэжжа)	326	1220	2277				2175				2422	1350	2975	2	
8	б. м. Азарычы	700		1356	2025		1383	1463				1166	1139	1668	3	
	в. Андрэеўка		130		243			299								
9	м. Капаткевічы	1062		1768	2510	1855	1197	2774	2007			2440	1104	2617	3	
	вёска	368	659													
10	фабр. пас. Капцэвічы			111									1056		3	
11	б. м. Ельск	300	272	638	910	1073	594	1132	1162			1429	747	927	148	
	пас. Новы Карапін				44			273					187	47	36	
	ст. чыг. Ельск				—			61					56	18	18	
12	б. м. Лельчыцы	361	425	890	1216	1494	201	1506	1205			1364	640	1457	338	
13	фабр. пас. Пасталы							319					502	194	194	
14	с. Людзяневічы (Забра- дочча)	400	985	1164				1193					1347	267	158	
15	пас. Птыч			135				663					683	171	143	
	ст. чыг.			55									44	12	12	
16	б. м. Скрыгалаў	694		784	1284	1923	673	1896	2059			1996	652	1938	43	
	с. сяло	495	684												154	
17	в. Давыдаўка				211								612	136	126	
18	с. Скародна			674	732			610					831	180	109	
19	пас. Леніна												870	187	108	
20	фабр. пас. Пролетар.												243	100	100	
21	с. Баравое	204	554	742				871					1139	244	93	
22	с. Слабада	498	877	1172				1218					1209	274	76	
23	с. Перароў	561	982	1784				1221					1071	248	73	
24	с. Танеж	400	909	1063				1269					1402	298	72	
25	с. Буйнавічы	560	938	981				1188					1167	258	64	
26	в. Пудаўка												416	106	63	
	с. Сымонічы	376	808	848				1055					1101	236	57	
	пас. пры ст. Славечна	—	—										231	63	57	
	с. Мухаеды	425	816	1109									1173	268	50	
30	Міхалкі	136		296				1049					1176	251	45	
31	Мялешкавічы	860	1339	1730				1216					1037	220	45	
32	с. зяраны	175		433				568					550	110	44	
33	Старочычы				—								156	43	43	
					721								469	95	18	
34	с. Глукевічы	753	1369	1470				1688					1484	269	36	
35	с. Дамаровічы				66								176	33	15	
	в. Ладекі	135		390									569	110	16	
36	с. Лескаві	361	729	1137				1032					906	195	29	
37	с. Барбараў	226	662	775									681	154	20	

*) Лічбы ўзяты ў ЦСУ БССР.

) Лічбы ўзяты ў ЦСУ БССР; па Каленкавічах, Нароўлі і Юравічах гл. таксама¹⁴⁾.*) Лічбы ўзяты ў ЦСУ БССР, па пунктах, у якіх лік гаспадарак, за 1926 г. не паказаны, гл. таксама¹⁵⁾.

Мястэчка Нароўля ўзрастала аж да 1923 г. Лік насельнікаў 1920 г. паказвае толькі самае мястэчка без аднаназоўнага сяла.

Юравічы расылі да вайны. У 1920 г. там было найменш насельнікаў. За апошня гады перапісы паказваюць энергічнае ўзрастанье.

Даныя аб Азарычах за 1909 г., відаць, перавялічаны. Рост іх спыніўся, мабыць, у 1917 г. Прыблізна тое самае можна сказаць аб Капаткевічах, якія за апошня 7 гадоў выяўляюць прыметны рост.

Ельск правільна расыце да 1923 г. Папярэдняя даныя 1926 г. кажуць аб астаноўцы гэтага росту. Магчыма, аднак, што тут мы маєм зъяву няпойнай рэгістрацыі (даныя 1926 г. маюць харктар папярэдніх).

Лельчицы расылі да 1917 г., затрымаліся ў разьвіцці на 1919 г. і затым зноў пачалі разрастасцца. Правільны рост наглядаецца ў Пасталах, Людзяневічах, Птычы. Скрыгалоў мала зъмяняўся ў часы разрухи. За апошня гады лік насельнікаў у ім трохі зъменшыўся.

Рост паселішчаў сельскага тыпу мы застаўляем тут без разгляду..

Менская акруга.

У Менскай акрузе (гл. табл. VII) ёсьць тры гарадзкія паселішчы першай катэгорыі: Менск, Барысаў і Чэрвень. Пры гэтым апошні пасыль першага раёнаванья заняпаў і ў хуткім часе можа ператварыцца ў звычайнае мястэчка. Да запраўдных мест, апрача таго, належаць: Койданаў, Смалявічы, Узда, Капыль, Сымлівічы, Бярэзынь, Пухавічы і Лагойск. З іх ліку Пухавічы заняпалі і, м. б., ужо перайшлі ў трэцюю катэгорию.

Да дробных мястэчак, на аснове матар'ялаў 1923 г., трэба далучаць Халопенічы, Цімкавічы, Зембін, Плещаніцы, Шацак (без прадмесціць Міхалевічы і Серадзіна, далучаных да мястэчка ў 1923 і 1926 г.) Астрашыцкі-Гарадок, Грозаў, Заслаўе, (без прадмесціць), Дукору, (без прадмесціць сельскага тыпу), Негарэлае з Рудняй, Мар'іну Горку (з станцыяй Пухавічы) і Тальку. З іх Цімкавічы, як можна думачь, паводле агульнага ліку насельнікаў за 1926 г., маглі ўжо дарасці да катэгорыі буйнога мястэчка.

З іншых паказаных у табліцы пунктаў паселішчамі гарадзкога тыпу (чацьвертай катэгорыі) зъяўляюцца: Самахвалавічы, Вузъляны (без прадмесціць, уключаных у склад мястэчка ў 1923 г.), фабр. пас. Профінтэрн, Красналукі, Лоша, Ратамка, фабр. пас. Іванаўск, Рудзенск (з станцыяй), пас. пры ст. Радашкавічы. Чэрнеўка, Мсьціж, Прыйміна, Хатаевічы (без аднаназоўнай вёскі, м. б. уключанай у склад м-ка ў 1917 г.) і Фаніпаль. М.-б., можна выдзеліць у асобныя пасёлкі гарадзкога тыпу асяродкі ў б. м-ках Пясочным, Грэску, у Бягомлі, Пагосціце, Магільне, Багушэвічах і Крайску. Усе іншыя паказаныя ў табліцы паселішчы разам з гістарычным мястэчкам Сямкоўскім або Саломерацкім Гарадком зъяўляюцца тыповымі сёламі.

Па катэгорыях названыя гарадзкія паселішчы Менскай акругі разьмежкоўваюцца так:

I кат.	3
II	"	8
III	"	12
IV	"	14

Менск вырас вельмі хутка пасыля правядзенныя чыгункі з Масквы на Берасцьце (1871 г.). Пазней рост яго зрабіўся спакайнейшым і раптоўна павялічыўся ў 1917 г., калі горад быў перапоўнены ўцекачамі і масаю войска, што стаяла тут у рэзэрве, як у раёне штабу заходняга фронту. Пасыля рэвалюцыі і польскай окупациі Менск страціў больш за 40% сваёй люднасці, але пасыля выходу палякаў пачынае зноў базупынна расыці.

Прыблізна тое самае наглядаеща ў Барысаве з тэй розыніцай, што там няма поўных даных за 1919 г.

Червень перастаў расьці трохі раней, потым яго ўзрастанье аднавілася, і толькі пасьля новага адміністрацыйнага падзелу БССР, пасьля скасаванья Чэрвенскага павету ён заняпаў.

Койданаў заняпаў часова яшчэ ў 1916 г., м. б., як прыфрантовае мястэчка, у 1917 г. часова падняўся і пасьля польскай окупацыі зноў заняпаў. 1923 і асабліва 1926 гг. паказалі поўнае адраджэнне гэтага паселішча.

Аб Смалявічах даныя за 1909 г. паказалі толькі сельскую люднасць. Рост гэтага мястэчка быў непастаянным. Можна сказаць, што з 1897 г. яно мала зъмянілася. Яшчэ слабей рзвзvівалася Узда.

Застаючыся бойкім гандлёва-прамысловым пунктам у ўраджайным раёне, яна паступова траціць сваё значэнне і перадае яго Койданаву і Негарэламу, які паселішчам пры чыгунцы.

Капыль, як і Койданаў, заняпаў у 1916 г., падняўся ў 1917, зноў заняпаў у час польскай окупацыі і пачаў адраджацца толькі ў апошнія трох гады.

Сымілавічы за апошнія 30 гадоў блізка-што не зъмяніліся.

Мястэчка Бярэзынь дасягнула найвышэйшага росквіту ў канцы мінулага веку, пачало занепадаць пасьля вялікага пажару і пад упłyvом окупацыі і зноў расьце ў апошнія гады.

Пухавічы расьлі да 1917 г., страйлі частку люднасці ў час окупацыі, зноў пачалі расьці пасьля аднаўлення Савецкай улады, але пасьля пажару і перанясення раённага асяродку ў Мар'іну Горку зноў заняпалі.

Аднонасна Лагойску даныя 1909 і 1917 г. выклікаюць недавер'е. Магчыма, што за 1917 г. паказана толькі нясельская люднасць мястэчка. Наагул з 1897 да 1926 г. Лагойск блізка што не зъмяніўся. Таксама мала зъмяніліся за гэты час Халопенічы і Цімкавічы, Зембін і Плешчаніцы. Апошнія з гэтых мястэчак значна вырасла за апошнія трох гады. Пасьля міру з Польшчай і перадачы ёй Докшыц, Плешчаніцы часткова перахапілі гандаль гэтага заштатнага гарадка.

Поліцэйскія даныя аб Шацку за 1909 г. бяспрэчна перавялічаны. Калі прыняць гэта пад увагу, дык можна сказаць, што Шацак перажыў прыблізна тэя самыя стады, што Капыль. Гарадзкі элемэнт мястэчка з 1916 да 1923 г. павялічыўся.

Аб Астрашыцкім-Гарадку даныя 1909 г. няпоўныя і паказваюць, мусіць-быць, толькі сялянства. Даныя за іншыя гады, агулам кажучы, паказваюць тэя самыя стады росту, што ў Капылі і Шацку.

Грозаў узрасташаў бязупынна да 1917 г., затым паступова пачаў занепадаць і трошкі вырас толькі за апошнія трох гады. Нясельскі элемэнт насельніцтва ў Грозаве з 1916 да 1923 г. значна зъменшыўся.

Старое мястэчка Заслаўе, дзякуючы чыгунцы, бязупынна расьце і абяцае ў сваім расьце ператварыцца ў гарадзкое паселішча 2-ой катэгорыі.

Пасёлак пры станцыі Негарэлае разам з в. Рудній разьвіўся ў самыя апошнія гады, як прыгранічны пункт.


Пас. Мар'іна-Горка пры ст. Пухавічы пачаў расьці раней. Цяпер ён багацее, як асяродак Пухавіцкага раёну.

Дукора расла блізка што без затрыманья (даныя 1909 г. можна быць перавялічаны) аж да 1923 г. У апошнія гады ў звязку з скасаваньнем Дукорскай воласці пачалося зъмяншэнне люднасці ў гэтым паселішчы. Толькі расьце, як малады прамысловы асяродак каля станцыі чыгункі і як дачнае места.

Табліца VII.

М Е Н С К А Я А К Р У Г А.

№	Н А З В А	Лік насельнікаў паводле даных								Нас. у 1923*)		Нас. у 1926 г.		Катэг.				
		1858 ⁶⁾	1885 ¹³⁾	1897 ⁸⁾	1909 ¹²⁾	1916 г. *)		Усіх	беззас. гаспадарак	1917 ¹³⁾	1919 ¹¹⁾	1922 ⁴⁾	Усіх	Ул. жы- ведніс заняткау	Насель- нік ^{***)}	Усіх	Гаспад.- гасцял. тыпу ^{*)}	
1 ✓	г. Менск .	27063		90912	97997			174012	102392	104015	105834	103938	131528				1	
	Ваколіцы Менску .												6192					
2 ✓	г. Барысаў .	6139		15063	18747			23981	{ 5452	17912	10157	15271	25840				1	
	пас. Новабарысаў .										7482							
3 ✓	г. Чэрвень (б. Ігумень)	1929		4573	5536			5487	4669	5236	5377	4693	4933				1	
4	м. Коўданаў .	1838	170	4744	4696	3740	2960	4009	3762		4609	2777	5474				2	
5	м. Смалявічы .	652	560	3037	1017(?)	3346	2670	3070	3846		3325	2329	3120				2	
	ст. Вітгэнштэйнская .								60 (20)									
6	м. Узда .	1177	34	2756	1939	2800	2496	2618	2336		2374	2055	2504				2	
7	м. Капыль .	1696	144	4403	5968	3721	2260	5325	3807		3562	2054	3929				2	
8	м. Сымілавічы .	724	500	3133	3335	3357	2521	2766	3009		3082	2021	3196				2	
	двор .								126									
9	м. Бярэзынь .	1086		4871	4264		2428	2792	2589		2263	1954	2969				2	
	" двор .								63									
	в. Слабада .					172		312					369					
10	м. Пухавічы .	734	860	1910	2225	2307	1522	3093	2434		2522	1413	2161				2	
11	м. Лагойск .	740	418	2296	1469	1724	1219	1263	1972		2064	1349	2172				2	
12	м. Халопенічы .	790	593	2284	2196	1930	1223	1923			2032	1142	2030				3	
13	м. Шымкавічы .	649	728	2093	1681	1739	1173	2253	1931		1753	1136	2699				3	
14	м. Зэмбін .	470	110	1186	1178	867	1244	1512			1473	1121	1555				3	
	двор .					28		68										
15	м. Плешчаніцы .	415	102	1086	881	886	754	997			1071	889	1740				3	
16	м. Шацак .	373	184	967	2350(?)	918	782	1121				1674	837	1772				3
	двор .					98		83										
	в. Міхалевічы .					405		423										
	в. Серадзіна .					282		273										
17	б. м. Астрашыц. Гарадок	515	21	1115	617	928	695	1564	1105		1221	825	1269				3	
18	б. м. Грозаў .	267	156	928	1032	1159	1054	1194	1172		1014	770	1025				3	
19	м. Заслаўе .	187	200			608	672	535	878		1339	633	1645				3	
	ст. Ізяславаў (Беларусь)					29		40 (20)										
20	пас. пры ст. Негарэлае .					45		200					445	213	181		3	
	в. Рудня .					149		358					380	85	34			
21	пас. Мар'іна-Горка .					194		558					675	203	185			
	ст. Пухавічы .					97		75					40	10	10		3	
22	б. м. Дукора .	372	537	1358	1444	1370	481	1654			1732	600	1648	319	126		3	
23	пас. Талька .					717	326						492	119	116		3	
	ст. чыг.					61							98	23	12			
24	б. м. Пясочнае .	843		1938	1714	960	397	2029	1792				1812	405	123	4 ?		
25	б. м. Самахвалавічы .	257	128	567	477	458	330	807			523	357	594	68	16	2	4	
	двор .					42		89					208	43	3			
26	б. м. Вузъляны .	201	624	690	234	197		690			1539	337	646	153	121		4	
	в. Паляны .			739	502			521					826	172	4			
						4:8												
27	б. м. Грэск .	517	1068	1674	1519	1575	184	1978	1595				1796	422	118	4 ?		
28	с. Бягомля .		470		575			711					845	222	107	4 ?		
29	фабр. пас. Профінтэрн (Парэчча)																	
30	б. м. Красналуки .	124	56	787	615		489	743					354	105	105		4	
31	б. м. Пагост .	775	538	1525	1605	1303	593	1291					899	161	98		4	
32	б. м. Лоша .	113	15		270	393	289	307					1203	248	96	4 ?		
33	пас. Ратамка .							2195					381	97	86		4	
	ст. чыг.					197		25					420	112	71			
34	б. м. Багушэвічы .	375	350	524(c)	1019			8/3					909	184	70	4 ?		
35	с. Жодзін .		470		{ 818			728					944	193	54			
	ст. чыг.					53		34 (20)					27	7	7			
36	фабр. пас. Іванаўск .			629				202					160	60	60		4	
37	б. м. Крайск .							502 (20)					629	131	56	4 ?		
38	пас. Рудзенск .							398					343	95	48			
	ст. чыг.					{ 174		59					37	8	8		4	
39	пас. Прыйміна .					66							63	20	18			
	ст. чыг.					203							65	19	19			
40	б. м. Магільна .	556	700	1076	1070	1044	263	1019			1009	263	844	197	51	4 ?		
41	с. Лошніца 1-ая .			1535	2597			2070					1068	199	29			
	2-ая .												878	176	22			
42	пас. Радашкавічы .					{ 117							145	28	20		4	
	ст. чыг.												24	6	6			
43	б. м. Гайна Старая .	390	420	792	889			878					801	168	38			
	с. Новая .												322	70	8			
44	б. м. Чэрнеўка .					434		547					242	56	43		4	
45	б. м. Мышкіх .					166							250	55	42		4	
46	б. м. Хатаевічы .			84		322		466					198	52	28		4	
	вёска .												172	39	1			
47	б. м. Дудзічы .		48	409	586	676							720	138	26			
	сяло .					529	509						651					
48	с. Раваніцкая Слабада .		352	520	967	788							511					
49	с. (б. м.) Бярэзіна .		180	140		154							863					
50	б. м. Бяларуч .					7		332					332					
51	б. м. (сяло) Вальбяро- вічы (Вальбяровічы Вялікія) .		271	350		466							476	110	22			
						221							176	41	17			
52	б. м. Вокалаў .		173	268									1160					
53	с. Блонь .		606	776	1005	1034	104						102					
	пас. пры ст. Фаніпаль .												59	9				
54	с. Валосевічы Новыя (б. м. Валосевічы) .			208		332							516					
55	б. м. Гарацк Сямкоўскі (Саламерацкі) .		156	216		430							465	101	12			
56	б. м. Бабоўня .		553	96		196							119					
	двор .												155					
57	б. м. Ляд																	



Пясочнае з 1897 г. трохі зьменшылася. Даныя 1916 г. аб гэтым паселішчы, відавочна, ня зусім поўныя. Аднак можна дапусьціць, што ў 1916 г. тут, у прыфронтовай мясцовасці, жыхары часткова эвакуаваліся.

Лік насельнікаў у Самахвалавічах зьмяняўся па тым самым тыпе.

У Вузълянах заняпад пачаўся з 1916 г., ня было пад'ёму ў 1917 і люднасьць зьмяншалася да апошняга часу.

У Грэску адбываўся тыя самыя зьявы, што ў Капылі, Астрашыцкім-Гарадку і Шацку.

Бягомля і пасёлак Профінтэрн спакойна растуць. Красналукі паслья заняпаду ў часы вайны пасъпелі трохі вырасці. Даныя 1909 г. аб гэтым пункце, напэўна, няпоўныя. Б. мяст. Пагост расло да вайны і затым бязупынна зьмяншалася да апошняга часу. Замена Пагосцкай воласці Бярэзынскім раёнам толькі дапамагла гэтаму процесу.

Некаторы рост наглядаўся ў Лоши да 1916 г. і ў апошнія гады.

Рэзкая розніца ў ліку насельнікаў Ратамкі за 1917 і 1926 г.г. тлумачыцца тым, што перапіс 1917 г. адбываўся ўлетку ў час наўпłyvu дачнікаў у гэты пункт, а перапіс 1926 у восені па сканчэнні дачнага сезона.

Багушэвічы трохі зьменшыліся ў параўнанні з 1897 г.; Жодзін, як сяло каля станцыі,—вырас.

Лік насельнікаў у Магільне да 1923 г. зьмяняўся мала, і толькі паслья скасавання Магільнянскай воласці гэтае паселішча адразу заняпала.

Полацкая акруга

Полацкая акруга—найменшая на Беларусі, і лік значных паселішчаў гарадзкога тыпу тут найменшы. Гарадоў або першакатэгорных паселішчаў гарадзкога тыпу тут толькі два—Полацак і Лепель. Да запраўдных мест належаць яшчэ б. горад, цяпер мястэчка Дрыса, м-ка Вулла і пасёлак Труды, насельнікі якога блізка што ўсе жывуць ад працы на гуце.

Дробнымі мястэчкамі зьяўляюцца: Вушач, Кублічы, Асьвея, Валынцы і Камень.

Росіца (у якой лік насельнікаў, відаць, зьменшыўся за апошнія трох гады), Дрэтунь, Юхавічы, Бігосава, Боркавічы, Клясьціцы, Ветрына, Фарынава, Бабынічы, Якімань (без прадмесця), Пышна, Каҳановічы, Расона, а, м. б., частка Луначарскага (был. Дзісна-Мікалеўская слабада) ды Краснапольле маюць харектар дробных пасёлкаў гарадзкога тыпу. Баравуха, Альбрэхтава, Варанеч, Гомель, Арэхаўна і Заскоркі хутчэй заслугоўваюць назвы паселішч вясковага тыпу.

Да першай катэг. паселішч гар. тыпу належаць 2 пункты,

” другой ” ” ” ” 3 ”

” трэцій ” ” ” ” 5 ”

” чацвертай катэг. ” ” ” ” 15 ”

Полацак, ня гледзячы на палажэнніе каля вузлавой станцыі чыгункі, рос павольна. У час грамадзкай вайны і разрухі Полацак страціў каля 39% сваіх насельнікаў, але паслья 1920 г. зноў пачаў разрастасцца і ў 1926 г. быў ужо большым, чым у 1917 г.

Лепель перастаў расці раней, а паслья рэвалюцыі ня толькі не пачаў адраджацца, але занепадаў усё больш і больш да таго часу, пакуль, нарэшце, яго ня злучылі чыгункай з Воршай.

Дрыса, апынуўшыся пры самай граніцы пры нацягнутых мытнічных адносінах з суседнім дзяржавай, пачынаючы з 1920 г., няўхільна занепадае. Трэба, аднак, выказаць сумненьне ў дакладнасьці даных за

1920 г., бо ў час перапісу Дрыса ляжала на лініі фронту пад абрэлам.

У час разрухі заняпала і Вулла, але яна, як і Полацак, пачала адраджацца паслья 1920 г. Вушач таксама заняпаў у час грамадзянскай вайны, пачаў расьці ў час НЭП'у і зноў заняпаў у апошняі часы.

Кублічы бязупынна зъмяншаюцца, пачынаючы з 1897 году.

Асьвея занепадала да 1920 г. і затым пачала павольна адраджацца. Валынцы, таксама як Полацак і Вулла, заняпалі ў час разрухі і паслья таго бязупынна зъмяншаюцца, м.-б. у сувязі з зынішчэннем „чарты аселасці“.

Камень таксама заняпаў у перыод імперыялістычнай і грамадзкой войнаў. Часовае ўзрастанье паслья 1920 г. зъмянілася поўным заняпадам у сувязі з раёнованнем БССР у 1924 г. і ўтварэннем новых раённых асяродкаў. Росіца вызначаецца няўхільным занепаданнем, якое, калі верыць даным 1905 г., часова спынілася толькі ў 1917 г. У апошнія гады Росіца ператварылася ў зусім дробны пасёлак.

Юхавічы дасягнулі максімальную величыні ў 1920 г. Луначарскае няўхільна зъмяншаецца.

Па ўсей БССР да паселішч 1 катэгорыі мы такім чынам, далучылі 32 пункты, да II катэгорыі 41, да III—71, да IV—98.

У агульных рысах такі падзел паселішч гарадзкога тыпу ў БССР адпавядзе палажэнню, якое было зарэгістравана перапісам 1923 году. Абапіраючыся на агульныя даныя за 1926 г., мы зрабілі адступленыні толькі ў наймногіх выпадках (напр. далучылі да запраўдных мест м. Крупкі, палічылі за дробнае мястэчка сялібу Шчадрын, і г. д. за-лічылі ў паселішчы гарадзкога тыпу шэраг пунктаў, аб якіх ня было матар'яляў 1923 г.). Паколькі, аднак, мы ня трymаліся сцісла лічб 1923 г., пагэтулькі перад намі заставаліся спрэчныя пытаныні, напр. пытаныне аб м. Цімкавічах, Карме, Пухавічах і г. д.

Аднак спрэчнымі можна лічыць пытаныні аб наймногіх пунктах першых трох катэгорый, і толькі адносна пасёлкаў чацвертай катэгорыі нельга быць пэўным у іх гарадзкім ці вясковым характары. Перш-на-перш сьпіс паселішч IV катэгорыі ў нашых табліцах далёка няпоўны. Да іх можна далучыць яшчэ многія пасёлкі пры станцыях чыгунак, млынох, смалакурнях і г. д., ня кажучы ўжо аб адзіночных будках вартаунікоў і да т. п. З другога боку нельга быць пэўным у тым, што сярод паселішчаў, што былі зъмешчаны ў нашых табліцах і былі прызнаны за сёлы, няма такіх, у якіх можна вылучыць часткі, адасобленыя, ня звязаныя органічна з сваімі прадмесціямі і вартыя назвы самастойных паселішч гарадзкога тыпу. Нарэшце трэба помніць, што як-бы добра мы ні вызначалі межы паселішч, якія-б выразныя адзнакі ні прымалі для розных катэгорый іх, усё-ж такі нам прыдзеца спаткаць такія пункты, якія маюць пераходныя характар, і усякае пагуртаваныне заўсёды будзе больш і менш умоўным. Нават у тых выпадках, калі большасць насельнікаў лічыць сваімі галоўнымі заняткамі нясельскія, паселішча можа мець вясковы выгляд у залежнасці ад другарадных заняткаў гэтай большасці. У адных паселішчах усе насельнікі яшчэ ня страйлі сувязі з зямлём, хаця большасць іх ужо ня лічыць сваім галоўным даходам—прыбытак ад сельской гаспадаркі. У другіх,—наадварот, большасць здабывае сродкі да жыцця земляробствам, але значная меньшаясць ня мае ніякага дачынення да сельскіх промыслаў. Першыя могуць нават болей напамінаць сабою вёску, чымся другія, хаця на аснове даных аб галоўных занятках мы назавем першыя паселішчамі гарадзкога тыпу, а другія—

вёскамі. На справе далучаць такія паселішчы да вёсак ці да мест і мястэчак можна толькі з пэўнай нацяжкай, умоўна. Аднак у большасці выпадкаў згуртаваныне нясельскіх заняткаў наглядаецца ў такіх пунктах, дзе земляробства траціць сваё значэнне, і асобы, якія лічаць сваімі галоўнымі заняткамі нясельскія, звычайна зусім не займаюцца сельскай гаспадаркай. Дзеля гэтага, дакладна абсьледваўшы паселішча, звычайна ня цяжка выявіць, ці зьяўляеца яно з экономічнага погляду вёскай, ці паселішчам гарадзкога тыпу, ці комбінацыяй, зросткам вёскі і гарадзкога паселішча.

Каб выявіць у лічбах разьвітаныне гарадзкога жыцьця ў асобных акругах БССР, трэба вылічыць процант гарадзкога і mestachkovага насельніцтва гэтых акруг. Найбольш нас цікавіць, які процант усёй люднасці жыве ў запраўдных местах і таксама ў дробных мястэчках, бо многія з іх могуць хутка ператварыцца ў запраўдныя места.

Каб зрабіць гэта, трэба перш-на-перш ведаць, колькі людзей жыве ў тых пунктах, якія мы прызналі за запраўдныя места і дробныя мястэчкі. Для большасці гэтых пунктаў можна ўзяць праста даныя 1926 г. Але ў некаторых выпадках мы прызналі паселішчамі гарадзкога тыпу толькі часткі тых пунктаў, аб ліку населнікаў якіх ёсьць даныя за 1926 г. У такіх выпадках можна ўзяць прыблізныя лічбы, выбраныя на аснове даных 1923 г. аб пашырэнні нясельскіх заняткаў. Так у Аршанскай акрузе для Дуброўны замест агульнай лічбы 1926 г. можна ўзяць лік асоб, якія жылі ад нясельскіх заняткаў у 1923 г. Гэты лік блізка што супадае з лікам населнікаў гандлёвапрамысловай часткі Дуброўны, якую мы і лічым горадам. Тое самае варта зрабіць для Дрыбіна, Круглага, Лукамлі. Тады мы атрымаем, што ў Аршанскай акрузе ў запраўдных местах жыве 60522 чал., або 10,6% (з іх у офицыйных гарадох 42182 чал. або 7,4%), а ў дробных мястэчках 11312 чал. або 2,0% (лічачы Выдрыцу, якая цяпер мае ўжо многа большы процант нясельскага люду). Адпаведным спосабам атрымаем, што ў Бабруйшчыне ў запраўдных местах жыве 106.965 чал. або 14,9% (з іх у офицыйных гарадох 89387 або 12,5%) і ў дробных мястэчках 18843 чал., або 2,6%. Там да Бабруйску далучана прадмесце Цітаўка, але не далучана Слабодка (або Лягерная Слабодка), у якой пераважваюць сельскія заняткі. Па Віцебшчыне ў запраўдных местах жыве 118489 чал. або 20,3% (у тым ліку ў офицыйных гарадох 107810 чал. або 18,5%) і ў дробных мястэчках 8432 чал. або 1,4%; па Гомельшчыне ў запраўдных местах 132203 чал. або 19,6% (у офицыйных гарадох 114990 чал. або 17,0%), у дробных мястэчках 6062 чал. або 0,9%; па Магілеўшчыне ў местах 99568 чал. або 12,0% (у офиц. гарад. 84020 ч. або 10,1%), у дробных мястэчках 1259 чал. або 0,2%; у Мазыршчыне ў местах 30719 чал. або 8,7% (оф. гар. 21464 ч. або 6,1%, у др. мястэчках 10052 або 2,8%); у Меншчыне ў местах 187826 ч. або 21,4% (оф. гар. 162301 ч. або 18,5%) у др. мястэчках 14518 ч. або 1,7%; у Полаччыне ў местах 38710 ч. або 10,3% (оф. гар. 32511 ч. або 8,7%), у др. мястэчках 4292 ч. або 1,1%.

Па ўсёй БССР у запраўдных местах жыве 775002 чал. або 15,6% (у тым ліку ў офиц. гарадох 654665 чал. або 13,1%) і ў дробных мястэчках 74770 чал. або 1,5%. Ува ўсіх трох першых катэгорыях гарадзкіх паселішч БССР жыве такім чынам 849772 чал. або 17,1% ўсёй люднасці.

Дакладныя абсьледваныні пакажуць з часам тыя памылкі, якія былі намі зроблены пры пагуртаваныні важнейшых паселіш БССР на аснове павярхоўнага перагляду статыстычных матар'ялаў.

Пакуль што гэты перагляд дазволіў нам паказаць, што сучасны адміністрацыйны падзел беларускіх паселішч на гарады, мястэчкі і сёлы зьяўляеца больш дасканалым, чымся прыняты ў антропогеографіі падзел паселішч на гарады, вёскі і хутары. Затым мы мелі выпадак упэўніцца, што адбор гарадоў БССР меў пад сабой пэўныя грунт, бо гарадамі адміністрацыйна прызнаны толькі такія пункты, у якіх ня менш за 3000 людзей жывуць за кошт нясельскіх занятыкаў (з такіх пунктаў ня прызнаны гарадамі толькі Асіпавічы, Глуск і Парычи). Што да адміністрацыйна прызнаных мястэчак, дык такімі ў пяцёх акругах зьяўляюцца пункты, у якіх ад нясельскіх занятыкаў жыве 1000—3000 душ. У Менскай, Полацкай і Аршанскай акругах апрача таго прызнаны мястэчкамі яшчэ некаторыя пункты, а ўласна: Заслаўе, Шацак, Плещаніцы, Асьвея, Коханава і Смальяны.

Між тым болей за 1000 чал. нясельскай люднасьці маюць б.-м. Юравічы і Азарычы, абвешчаныя гандлёва-прамысловымі сёламі. Калі прыраўнаць сучасныя офицыйныя мястэчкі да прынятых намі гарадзкіх паселішч 2-ой катэгорыі, дык да іх трэба далучыць Юравічы, а можа і фабрычны пасёлак Труды, а адкінуць названыя вышэй 6 пунктаў, а таксама Стрэшын, Любань, Сураж, Паддабранку, можа-быць Карму і Бялынічы, далей Капаткевічы, Вушач, Халопенічы, Зембін і можа-быць Цімкавічы. Калі ж для мястэчак прыняць мінімум нясельскай люднасьці ў 633 душы (найменшы лік у офицыйна прызнаных мястэчках) дык да іх трэба далучыць яшчэ Кублічы, Астрашыцкі-Гарадок, Грозаў, Скрыгалоў, Лельчыцы, Ельск, Журавічы, Уваравічы, Насовічы, Горваль, Холмеч, Бабынавічы, Сіроціна, Шуміліна, Сьвіслач, Урэчча, Лапічы, Чырвоную Слабаду, Ціхінічы, Дрыбін, Расна, Багушэва, а таксама Слаўнае і шэраг іншых пунктаў, аб якіх няма даных за 1923 г. Аднак ня гледзячы на гэтыя недакладнасьці ў прынцыпе вызначэння мястэчак, трэба прызнаць, што ў агульных рысах офицыйна прызнаныя гарады ад адміністрацыйных мястэчак і абедзве гэтыя катэгорыі ад сёл—адразъняюцца ступенню развіцця нясельскага жыцця. Якая вялікая розніца з дарэволюцыйнай сітуацыяй, калі магутны гандлёва-прамысловы асяродак Арэхава-Зуева лічыўся сялом, а Бабынавічы—гарадам!

Даўныя мястэчкі БССР, сумысльня поўнасцю ўстаўленыя ў нашыя табліцы, перад рэвалюцыяй карысталіся блізка што адноўкавымі правамі, а між тым, якая вялікая розніца паміж імі.

Атрымаўшы яшчэ ў сярэднія вякі майдэборскае права або які іншы прывілей ад польскіх каралёў ці ад сваіх уласнікаў-магнатаў, гэтыя паселішчы захавалі назну мястэчак да апошняга часу і лічыліся паселішчамі гарадзкога тыпу незалежна ад таго, чым займаліся іх насельнікі. Некаторыя з іх, напрыклад Шклянцы ў Бягомльскім раёне, ня маюць нічога супольнага з паселішчамі гарадзкога тыпу. У так званым „мястэчку“ Шклянцы няма аніводнай крамы і нават аніводнай гаспадаркі несялянскага тыпу. З другога боку мястэчкамі да вайны лічыліся такія багатыя гандлёвыя асяродкі, як Жлобін, Баранавічы, а ў Украіне Белая-Цэрква. Многія з нашых мястэчак ніколі ня мелі важнага гандлёвага ці прамысловага значэння і зьяўляюцца вынікам няўдалых спроб штучна, шляхам прывілеяў і запрашэнняў яўрэяў утворыць месты ў няпрыгодных для гэтага пунктах. Наадварот, былі і такія мястэчкі, якія ў далёкую мінувшчыну зьяўляліся буйнымі гандлёвымі гарадамі, але з цягам часу па розных прычынах заняпалі і перавярнуліся ў дробныя паселішчы. Такім мястэчкам з вялікай гісторычнай мінувшчынай зьяўляеца, напрыклад, слынны Тураў, таксама Сьвіслач, Саломерацкі Гарадок і шэраг іншых.

Таблица VIII.

ПОЛАЦКАЯ АКРУГА.

№	Н A З В A	Лік насельнікаў паводле даных								Лік гаспад у 1926 *)		Категорыя		
		1858 *)	1885 *)	1897 *)	1905 *)	1917 *)	1920 *)	1923 *)	У тым ліку з'яло ад іншых. заняткі *)	1926 **)	Усіх	Неся- лянска- га тыпу		
1	г. Полацак . . .	14728		20294	23946	24344	14883	19330	18126	25826			1	
2	г. Лепель . . .	2894		6284	7219	4388	4402	4170	3253	6685			1	
3	м. Дрыса . . .	1759		4238	5287		4478(?)	2814	2688	2550			2	
4	м. Вулла . . .		549	2485	2975		1946	1970	1592	2186			2	
5	фабр. пас. Труды . . .									1463			2	
6	м. Вушач . . .		105	1460	1500		1220	1352	1129	1250			2	
7	б. м. Кублічы . . .		120	1291	1068		1058	1020	867	928			3	
	прадм. Селішча . . .		110		151								3	
8	м. Асьвея . . .	714	2830	2761		1534	1716	844	1770				3	
9	б. м. Валынцы . . .			985	1036		992	799	529	738			3	
10	б. м. Камень . . .	134	1066	1319		708	722	533	532				3	
11	б. м. Росіца . . .	14	755	647		722	684	515	379	140	127		4	
	пас.								133	45	16			
	" в.		560						456	109	17			
12	в. Дрэтунь . . .				138				268	126	89		4	
	" ст. чыг.								66	23	22			
13	б. м. Юхавічы . . .	80	618	571		709	568	332	617				4	
14	пас. Бігусава (Бігосава) . . .			28					302	22	6			
	ст. чыг.								103	57	57		4	
	пас.								87	34	34			
15	б. м. Боркавічы . . .					340			362	97	78		4	
	" с.								63	16	5			
	" с.-г. арц.								56	14	12			
16	ст. чыг. Фарына瓦 . . .								83	51	50		4	
	" хут.								16	3	1			
	" хут.								5	1	—			
	" вадакачка . . .								4	2	2			
	" мытніца . . .								14	4	4			
	" хут.			69					76	23	10			
	" фольв.			5										
17	с. (слаб.) Клясьціцы . . .	72		376					413	113	66		4	
18	б. м. Ветрына . . .	66		292		202			249	96	65		4	
	" ф.								12	4	1			
19	б. м. Бабынічы . . .			338		364			281	84	58		4	
	" хут.								3	1	—			
	" двор . . .								52	11	—			
20	б. м. Якімань . . .			313		237			272	71	49		4	
	" в.								106	24	—			
	" арцель . . .								41	16	5			
21	б. м. Пышна . . .	128		618		199			257	66	47		4	
	" двор . . .								94	20	1			
22	б. м. Кахановічы . . .			470					290	73	46		4	
	" двор.								93	22	2			
23	в. Баравуха . . .					689			336	86	30			
	ст. чыг.								12	3	3			
	" в.								116	29	12			
	" хут.								5	1	1			
24	с. Луначарскае (Дзісна-Мікал. слаб.) . . .		748	637		406			382	106	44		4?	
25	б. м. Варанеч . . .	134		294		383			325	79	25			
	" сав. гасп.								145	6	6			
26	пас. Краснапольле . . .			5					96	39	30		4	
27	в. Альбрэхтава 1-ae . . .	242		216					323	81	27			
	" фольв.			12										
	Кудзіна . . .			7										
28	б. м. Гомель . . .			284		264			250	63	22			
	" арцель . . .								64	16	5			
	" фольв.								28	6	—			
29	с. Рассона . . .	116		16					121	33	14			
30	ст. Рассона . . .			304		305			34	10	10		4	
31	б. м. Арэхаўна . . .								341	66	11			
	" пагост . . .								18	6	1			
	" двор . . .								166	41	4			
32	с. Несіна . . .				{ пагост 11) двор 2) карчма 8}	72		112		27	12	10		4
33	б. м. Заскоркі . . .								78	18	5			

*) Лічбы з ЦСУ БССР.

**) Лічбы з ЦСУ БССР аб пунктах, у якіх лік гаспадарак не паказаны, гл. таксама¹⁵.



Некаторыя, вельмі даўныя мястэчкі займаюць такое выгоднае палажэнне, што ад часоў сівой старасьветчыны і да сучаснага моманту захавалі пэўнае гандлёвае значэнне нават у тых выпадках, калі іх абмінулі чыгункі. Гэта ў значнай меры тлумачыцца малой колькасцю чыгунак на Беларусі. Абшырныя раёны, далёкія ад чыгунак, маюць свае гандлёва-прамысловыя асяродкі, на якіх не адбываюцца зъмены ў комунікацыі недзе за многа дзесяткаў кіламетраў. Калі праз такі глухі раён пройдзе новая чыгунка не праз стары гандлёвы асяродак, але досыць блізка ад яго, тады гэты асяродак занепадае, а замест яго разъвінаецца новае гарадзкое паселішча каля якой-небудзь станцыі. Да таго-ж часу, пакуль блізка ніяма чыгункі, старое места застаецца гандлёвым асяродкам свайго раёну і ня траціць гарадзкога харектару. З гэтай прычыны да цяперашняга часу засталіся запраўднымі местамі Глуск, Пітрыкоў, Узда, Чэрвень, Сянно, Чавусы. Амсьціслаў пацярпеў ад чыгункі Ворша-Унеча, тады як далёкія чыгункі Віцебск-Жлобін ці Масква-Ворша не маглі пашкодзіць яго гандлёваму значэнню.

Цікавыя зъмены ў ліку насельнікаў наших мест і мястэчак адбыліся за апошнія гады пад уплывам новага адміністрацыйнага падзелу БССР. Былыя павятовыя гарады, якія не зрабіліся акруговымі цэнтрамі, катастрофічна заняпалі, таксама пачалося вылюдненне ў мястэчках, якія былі валаснымі асяродкамі і не зрабіліся раённымі. Наадварот, разъвіліся і пачалі багаць новыя адміністрацыйныя асяродкі новых акруг і раёнаў.


ЛІТАРАТУРА.

1. Крубер. Общее Землеведение ч. III. Москва 1922.
2. К. Гасерт. Города. Пер. Синицкого. Москва 1912.
3. Макс Вебер. Город. Петроград. 1923.
4. В. П. Семеновъ-Тянь-Шанскій. Городъ и деревня Евр. России. Спб. 1910.
5. Воейков. Распределение населения земли в зависимости от природных условий и деятельности человека.
6. Городские поселения в Российской Империи. Спб. 1865.
7. А. С. Дембовецкий. Опыт описания Могилевской губ. Книга 2. Могилев 1884.
8. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. под ред. Н. А. Тройницкого. Населенные местности Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей переписи 1897 г. Спб. 190.
9. Список населенных мест Могилевской губ. Изд. Могил. Губ. Стат. Комит. Могилев 1910.
10. Список населенных мест Витебской губ. Изд. Вит. Губ. Стат. Комит. и Губ. Типо-лит. Витебск 1926.
11. Prace geograficzne wydawane przez Eugeniusza Romera. Zeszyt VII. Špis ludnoſci na terenach administrowanych przez zarząd cywilny ziem wschodnich (grudzień 1919). Lwów-Warszawa MCMXX.
12. Ярмолович. Список населенных мест Минской губ. Минск 1910.
13. Список населенных мест БССР (б. Минск. губ.) Минск 1924.
14. Календарь-справочник на 1924 г. Гомельское Губ. Стат. Бюро 1924.
15. Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. X БССР. Отд. I. Изд. ЦСУ Союза ССР. Москва 1928.
16. Волости и важнейшие селения Европ. России. По данным обследования, произведенного статистическими учреждениями Министерства Внутренних Дел, по поручению Статистического Совета. Вып. V. Губернии Литовской и Белорусской областей. Изд. Центр. Стат. Комит. Спб. 1886.

M. Asbukin.

Siedelungen von städtischem Typus in der WSSR.

In diesem Artikel werden solche Siedlungspunkte dem städtischen Typus zugezählt, in welchen nicht Landarbeit vorherrscht. Ihre Bedeutung wird durch die absolute Bevölkerungszahl bestimmt, die ihren Lebensunterhalt nicht durch Landarbeit erwirbt. Nach den Ergebnissen der Volkszählung in städtischen Siedlungen vom Jahre 1923 und teilweise nach den Ergebnissen vom Jahre 1926 werden die wichtigsten Siedlungen der WSSR festgestellt, in denen landbautreibende Bevölkerung überwiegt. Diese Siedlungen werden in 4 Kategorien eingeteilt. Zu den ersten zwei Kategorien werden die Punkte gerechnet, in denen mindestens 1200 Bewohner ihren Unterhalt nicht durch Landarbeit erwerben. Diese Siedlungspunkte werden als wirkliche Städte im wirtschaftlichen Sinne des Wortes charakterisiert. In ihnen leben 15,6% der Gesamtbevölkerung der WSSR. Zur dritten Kategorie werden städtisch gerechnet, in welchen die nicht landbautreibende Bevölkerung 500—1200 Einwohner beträgt. In ihnen sind 1,5% der Gesamtbevölkerungszahl der Republik konzentriert. Siedlungen von städtischem Typus mit weniger als 500 nicht landbautreibenden Bewohnern werden zur 4. Kategorie gerechnet. Hierher gehören kleinere Fabrik- und gewerbetreibende Niederlassungen, kleine an Eisenbahnstationen gelegene Siedlungen und die kleinsten der sogenannten weissruthenischen städtchen usw.



Бел.
Г.И.

1964 =

Бел. газета
1964 № 1

+

Lev. 10
Mynter.



8000003 139231